

...І кароў трымаць няма сэнсу?

Не ведаем, як у іншых вёсках, а ў нас, калі па вялікім рахунку, пайшоў чалавек на пенсію і ўсё — больш не патрэбна. Раней калгас хоць сенажаць сковаў, людзі для сваіх гагалаў сена насушвалі, цяпер...

Выдзелілі па 15 сотак той скошанай сенажаці на адну карову. Трава была дрэнная. Высушылі, злажылі, а везці няма чаго — па паўваса выйшла. А на зіму трэба 5—6 вазоў. Дзе ўзяць? Адна з нашых жанчын пайшла да кіраўніку гаспадаркі, каб на гэта паскардзіцца. Ведаеце, што пачула ў адказ? Што жыве яна цяпер у аграгарадку і што тут кароў трымаць няма сэнсу. Прыходзіць, маўляў, выпішам вам малака па 800 рублёў за літр. І не трэба, каб вашы каровы вуліцы забруджвалі.

Мы вельмі абураны гэтым адказам. Некалі ў нашай вёсцы было 400 кароў, цяпер — менш за 80. Атрымліваецца, што і тыя непатрэбныя — аграгарадок. А навошта ён нам, калі не трымаць скаціну?

Не склусім: прыемна, што калі хат паставілі прыгожыя агароджы, зрабілі пешаходныя дарожкі. За гэта мы вельмі ўдзячныя. Але ж іншыя «аграгарадошкі» дабrot мы пакуль не адчулі. Гадоў 30 таму згарэў стары клуб, дык яго і сёння няма. Моладзь да дыскаці эдзіць у суседнія вёскі за 5—10 кіламетраў. Бацькі, бабулі-дзядулі потым ноч не спяць, перажываюць. А маглі ж бы і самі схадзіць на нейкі канцэрт, каб было куды...

І яшчэ адно набалелае — няма ў нашай вёсцы грамадскай лазні. Ёсць у асобных людзей асабістыя, ёсць «ведамасныя» — на жывёлагадоўчыні і свінакомплексе, ёсць 4 мыйныя месцы на палыям стане. Але ўсе яны — для сваіх работнікаў. А мы пенсіянэры. Хоць і стараемся па магчымасці працаваць, трымаць гаспадарку.

І як добра было б, калі б у гэтым нам памагалі...

Жыхары вёскі Варняны Астравецкага раёна

АД РЭДАКЦЫІ. На жаль, канкрэтна падпісаў пад гэтым пісьмом няма. Прозвішча на канверце — таксама. Але ж спісач гэты ліст у архіў па прычыне яго ананімнасці неж не выпадала, бо ў ім, як падалося, аб вельмі балючых праблемах. Адно...

— Крый Бог падумаць, што яны, гэтыя праблемы, у нас закінутыя і над іх вырашэннем нікто не працуе, — патлумачыў па тэлефоне старшыня Варнянскага сельскага Савета Іван Іванавіч ПЛЯЎГА. — Зроблены пэўныя захады па аднаўленню грамадскай лазні (раней яна тут была...), на зяўрагу запланавана правядзенне круглага стала па ўсіх маладзёжных пытаннях — будаўніцтва стадыёна, дыскаванне... У абмеркаванні гэтых праблем бярэ ўдзел старшыня райвыканкома.

А што датычыцца забеспячэння сенам... На асобных падворках гэта праблема — не бачыць таго — відаць, існуе. Але мне асабіста неж не верыцца, каб нехта з кіраўніцтва СВК мог параіць ад кароў пазабуйляцца...

Душа баліць

«Не хачу, каб пасля мяне тут застаўся патоп...»

...Гаралку ў першы раз я папрабаваў малым, на Каляды. Як зараз помню, мы, галамучкі, сабраліся разам, кожны прынёс з сабой па чашчарціцы. Старэйшыя адразу ж сталі піць і лёдзь не адразу ж — біцца. Я на гэта паглядзеў, убачыў, што мая чашчарціца цэлая, забраў не і пайшоў дамоў. «Норму» сваю выпіў за лямов адзін, заснуў там жа, у снезе. Дзякаваць Богу жыць, але дзясцяму — не заказваў.

Павінен прызнаць, што самагонка ў вёсцы была заўсёды — у ваіны, пасля ваіны, пры камуністах, пасля іх... Галі не з бульбы і з жыта, разлічвалі ёю за ўсё. Мы, галамучкі, у свае 12—13 гадоў ужо хадзілі за плугам — заворалі гной, абганялі бульбу, плавалі некаму дровы, вазілі збожжа ў млын... І нам таксама было. Хоць па 100 грамаў.

Хутка я стаў прыкмяцаць, што ўжо шукаю іх...

А потым мяне выбралі бригадзірам і шукаць больш не трэба было — пі хоць у кожнай хат. Прыём не чарку!

Адночы на нарад я прайшоў не проста выпіўшы, а па-сапраўнаму п'яны. Старшыня калгаса сабраў праўленне і спытаў: ты будзеш піць ці працаваць?

Я тады выбраў другое, пры людзях даў слова і стрымаў яго, як ні цяжка гэта далоса.

З той пары мінула ўжо шмат гадоў і **толькі іх** мажана лічыць жыццём. Бригада ў мяне была вялікая, калі 100 чалавек. Докладна на п'яніч я ніколі не пісаў, бо яны мяне заўсёды слухалі, прымалі за свайго. Рады, што змог дапамагчы і адной дзярці. Гнула, бедная... Я ей скажу, што я таксама піў, але кніў, змог. Яна — таксама змогла! А колькі народу гіне!...

Мне цяпер 75. Цудоўна разумою, што пара збірацца. Але вельмі не хачу, каб пасля мяне тут застаўся патоп, бо п'юць цяпер вельмі многія.

І як мне дзіўна — трактарыстаў на «жыванне» раніцоў правяраюць, а спецыялістаў — не. А яны ж не менш небяспечныя, бо выпіваючы, іншым людзям прыклад даючы...

Я разумою — рэцэпта на цяварзасць няма ні ў кога, але ж, каб чалавеча ведаў, што сатарыў яго Бог, а не малапа якая, п'янаста мо, было б менш?

Што датычыцца мяне — На жыццё я не крыўджу, Што хацелу, то і атрымаў — Свае гадзі маладыя, На гаралку прамяну.

Калі ласка, не паўтарыце мой «подзвіг».

Васіль Іванавіч ШУСЦЕР, в. Васяя, Ступікі раён.

Адным кандыдытам больш

Цэнтрвыбаркам задаволіў скаргу грамадзяніна, чыя ініцыятыўная група не была зарэгістраваная. Цэнтральная камісія вызначылася за парадкам выступлення ў СМІ кандыдатаў і дэпутатаў. Учора падчас пасяджэння была прынятая адпаведная пастанова. Паводле яе прэтэндэнт на дэпутатскі мандат зможа агюльківаць сваю перадыбарную праграму ў адной з прапанаваных рэспубліканскіх газет (відмова ж «Звязда», «Народная газета», «Рэспубліка», «Беларуская ніва»), а таксама ў абласных і раённых выданнях, якія распаўсюджваюцца на тэрыторыі яго выбарчай акругі.

Устаноўлены таксама канкрэтныя тэрміны падачы тэксту ў рэдакцыю і яго памеры. Так аб'ём друкаванага тэксту не павінен перавышаць чатырох тысяч знакаў з прабеламі, а прадстаўіць яго ў рэдакцыю — не пазней за сёмага верасня. Пры гэтым кандыдат абавязаны зварнуцца ў рэдакцыю пісьмова за два дні да публікацыі і паведамаць аб гэтым ЦВК.

Цэнтральная камісія прадстаўляе кандыдатам таксама бесплатныя з'яўненні час на радыё і тэлебачанні. Тут свае правалы: кандыдаты, зарэгістраваныя ў сталіцы і ў Міншчыне, атрымваюць з'яўненні час на радыёстанцыі «Сталіца», астатнія ж — на абласных тэлера-

дыёкампаніях. Сталічныя кандыдаты выступаць у эфіры тэлеканала «Лад», а прэтэндэнт ад Мінскай вобласці — на СТБ.

Для разгляду ў Цэнтрвыбаркам былі накіраваныя дзевяць скаргаў ад грамадзян, чые ініцыятыўныя групы не былі зарэгістраваныя акруговымі камісіямі.

— Шэсць з іх былі складзеныя з парушэнняў патрабаванай выбарчага заканадаўства, — паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавіч. — Яны былі паддзеныя ці не ў тэрмін, ці без подпісу членаў ініцыятыўнай групы. Такія скаргі мы пакінулі без разгляду. Астатнія ж тры былі разглядаваны па сутнасці. У двух выпадках мы пакінулі рашэнне акруговай камісіі без змяненняў, а ў адным — зарэгістравалі ініцыятыўную групу. У апошнім згаданым выпадку акруговае камісія палічыла, што адрас заяўніка быў указаны няправільна, аднак Цэнтральная камісія ўстаноўлена, што п'яніце з прапайскай гэтага грамадзяніна зараз вырашаецца. Таму яна палічыла магчымым яго скаргу задаволіць. Так што цяпер зарэгістраваныя ў краіне ініцыятыўныя груп не 423, а 424.

Аля МАЧАЛАВА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

АМЕРЫКАНСКІ АТАМНЫ АВІАНОСЕЦ ЗГАРЭў 3-ЗА ЦЫГАРЭТЫ

Прычынай пажару на атамным авіяносецы ВМС ЗША «Джордж Вашингтон» стала незатухаючая цыгарэта.

У афіцыйным паведамленні ВМС ЗША, у прыватнасці, гаворыцца, што ўзгаранне ўзнікла па прычыне неапажынага палення на неапажынага месцы палач з лёгкаўзга-рабнымі вадкасцямі.

У сувязі з інцыдэнтам камандзір авіяносеца і яго старпам былі вызвалены ад выканання сваіх абавязкаў.

Нагадаем, узгаранне на атамным авіяносецы адбылося раніцай 22 мая. У выніку пажару адзін вавысец атрымаў апыкі, і яшчэ 23 былі шпіталізаваныя з цяплавым шокам. Матэрыяльны ўрон ад пажару склаў 70 мільёнаў долараў.

КІЕўСКАЕ МЕТРО МОГУЦЬ СПЫНІЦЬ 3-ЗА ДРЭННАГА ФІНАНСАВАННЯ

Праца кіеўскага метро можа быць прыпыненая па прычыне недастатковага фінансавання.

Як заявіў начальнік КП «Кіеўскай метрапалітан» Пётр Мірошнік, у выпадку, калі тарыфы па праезд у метро не будуць павялічаныя, прадпрыемства не зможа функцыянаваць...

ГААГА ПАСПЯШАЕЦА АСУДЗІЦ КАРАДЖЫЧА

Экс-прэзідэнт Рэспублікі Сербскай Радаван Караджыч упяршыню пастаў перад суддзямі

Міжнароднага трыбунала для былой Югаславіі (МТБЮ) у чэрвені ў 18.00. Як адзначае СМІ, МТБЮ дзевяццацца паспяшачца: калі прысуць не будзе вынесены да 2010 года, справу перададуць у Сербію, і тады вынік працэсу будзе непрадказальным.

Абвінавачванне былому лідэру баснійскіх сербаў афіцыйна прад'явіў галамандзі суддзя Алфонс Ары. Калі Караджыч адразу прызнае сваю віну, суддзям застаецца вызначыць для яго меру пакарання. У выпадку непрызнання Караджычам віны хоць бы па адным з 11 пунктаў вылучанага супраць яго трыбуналам у 1995-м і дапоўненага ў 2000 годзе абвінавачвання заключэння, над былым лідэрам баснійскіх сербаў адбудзецца судовы працэс, які абячае стаць вельмі складаным і доўгім доўгім.

ПЕРШЫ ДОПІНГ-СКАНДАЛ: 5 РАСІЙСКІХ ЛЁГКААТЛЕТКАў НЕ ПАЕДУЦЬ У ПЕКІН

Пры гэтым усе яны лічыліся рэальнымі прэтэндэнтамі на алімпійскія медалі.

Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетных федэрацый (IAAF) часова адхіліла 5 расійскіх лёгкаатлеткаў ад удзелу ў спарторніцах пад эгідай IAAF, паведаміў у чэрвені прэзідэнт Усерасійскай федэрацыі лёгкай атлетыкі Валяцін Балахнін. Падставай для гэтага стала неадпаведнасць іх ДНК допінг-прабам, узятым у расіянак у красавіку-маі мінулага года. Такім чынам, адрозны пяць расіянак не змогуць выступіць на пекінскай Алімпіядзе: рэкардсменка свету Алена Собалева, якая павінна была бегчы ў Пекіне дыстанцыю 800 і 1500 метраў; чэмпіёнка Еўропы па кіданні дыска Дар'я Пішчальніцава; маладая Гюльфія Хан-нафева; двухразовая чэмпіёнка свету ў бегу на 1500 метраў Таццяна Тамашова і бягунья на 800 метраў Юлія Фаменка.

Курс замежных валют, устаноўлены НБ РБ з 1.08.2008 г. (або бліжэй)

1 долар ЗША 2 114,00
1 еўра 3 301,12
1 латвійскі лат 4 689,96
1 літоўскі літ 956,06
1 чэшская کرونا 137,91
1 польскі злоты 1030,64
1 расійскі рубль 90,27
1 украінская граўня 453,40

Курс замежных валют, устаноўлены НБ РБ з 1.08.2008 г. (або бліжэй)

Цэнтрабанк РФ
USD 23,4186
10 UAH 50,1576
1000 BYR 11,0752
EUR 36,5752

Курс у аўдыё і відеа кампаніяў (на 31.07.2008 г.)

Курс у аўдыё кампаніяў (на 31.07.2008 г.)
USD 2135 / 2210

Падпіліся на часопіс «Галазны Букалітэр». Гэты на 2008 год у рэдакцыі па самай вышэйшай цене.

Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.
ААТ «Авенцала Уладзіміра Граўцова»
уліч. 10022047
Лясныя Мінска
№ 021400172896
в.б. 02.05.2004 ад 02.05.2009

ISSN 1990 - 763X

0 8 1 4 2 >

9 7 7 1 9 9 0 7 6 3 0 0 8

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Сустрэча ля фантана

Павінен прызнаць, што самагонка ў вёсцы была заўсёды — у ваіны, пасля ваіны, пры камуністах, пасля іх... Галі не з бульбы і з жыта, разлічвалі ёю за ўсё. Мы, галамучкі, у свае 12—13 гадоў ужо хадзілі за плугам — заворалі гной, абганялі бульбу, плавалі некаму дровы, вазілі збожжа ў млын... І нам таксама было. Хоць па 100 грамаў. Хутка я стаў прыкмяцаць, што ўжо шукаю іх... А потым мяне выбралі бригадзірам і шукаць больш не трэба было — пі хоць у кожнай хат. Прыём не чарку! Адночы на нарад я прайшоў не проста выпіўшы, а па-сапраўнаму п'яны. Старшыня калгаса сабраў праўленне і спытаў: ты будзеш піць ці працаваць? Я тады выбраў другое, пры людзях даў слова і стрымаў яго, як ні цяжка гэта далоса.

ПАВЫШАЮЦА НЕКАТОРЫЯ ВІДЫ ПЕНСІІ І ДАПАМОГ

Як паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны, зацверджаныя новыя бюджэты пражывоўнага мінімуму. У параўнанні з папярэднім паказчыкам «сярэдняга» БПМ павялічыліся на 7,1 працэнта і складае з 1 жніўня 224 700 рублёў. Прычым варта заўважыць: менавіта такой зараз будзе «планка даплат» пры прызначэнні штомеснячай адраснай сацыяльнай дапамогі.

Адначасова са змяненнем бюджэту пражывоўнага мінімуму павысяцца памеры дзяціных дапамог. У прыватнасці, паводле слоў намесніка начальніка галауагуа ўпраўлення палітыкі занятасці і народнага сельгасу Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццяны Шмэтываевай, цяпер аднаразова дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці складае 1 млн 123,5 тыс., аднаразова дапамога пры нараджэнні другога і наступных дзяцей — 1 млн 572,9 тыс., аднаразова дапамога маці, якая стала на ўлік у жаночай кансультацыі да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, — 224,7 тыс. рублёў. Пры гэтым памер штомеснячных дапамог на дзятэй ва ўзросце больш за 3 гады (варта заўважыць, што гэта дапамога прадстаўляецца з улікам сукупнага даходу быццоў) вызначана ў 67 410 руб., а штомеснячная дапамога на дзятэй ва ўзросце да 3 гадоў — 179 760 рублёў. Плюс да таго, таксама ў сувязі са змяненнем бюджэту пражывоўнага мінімуму, з 1 жніўня паначка індэксацыя мінімальнай і сацыяльных пенсій, а таксама надбавак і павышэнняў да іх. Да прыкладу, як паведаміла карэспандэнтка «Звязды» начальнік галауагуа ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства Валяціна Каралева, мінімальны пенсія па ўзросце пры стацы 20 гадоў у жанчын або 25 гадоў у мужчын складае 171,8 тыс. рублёў.

Сяргей ГРЫБ.

З ПАНЯДЗЕЛКА ПАХЛАДАЕ І ДАДЖЫІ

У суботу тэрыторыя краіны апынецца пад уплывам павышанага ціску і цёплых паветраных мас з боку паўднёвага захаду Еўропы, паведаміла рэдакцыя галауны сіноптык Рэспубліканскага гідрометэцэнтра Вольга Фядотава.

2 жніўня ападкаў не прадабачыцца, толькі ўвечары да заходніх раёнаў паддзее атмасферны фронт з Атлантыкі, які прынесе ў Брэсцкую вобласць дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы — 12—17, удзень — 23—28, у Брэсцкай і Гомельскай абласцях — да 30 градусаў. У нядзелю ўначы амаль паўсюдна па Беларусі, а ўдзень месцамі па ўсходзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Дзённая тэмпература знаціцца да 20—26 цяпла, па паўднёвым усходзе — да 28 градусаў. У першы дні наступнага тыдня да нас завітае сапраўды дажджлівае надвор'е і пахладае. Чакаецца, што тэмпература паветра ўдзень будзе ў межах 17—24 цяпла.

Сяргей КУРКАЧ.

«ЗАРОБАК» ДЗЯЛКОЎ — 1,2 МІЛЬЯРДА РУБЛЁЎ

У Гомелі выкрыты тры злачынныя групы, якія дапамагалі несумленным бізнесменам абнавіць каля... 5 мільярд рублёў.

Як паведамілі ў прэс-службе Камітэта дзяржажнаго расследавання «Бізнес» дзялкі, якія займаліся незаконнай падтрыманццоў дзейнасцю летасі і ў студзені — красавіку гэтага года, выдзель супрацоўнікі ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК па Гомельскай вобласці. На сёння ўжо вядома, што фігуранты па крымінальнай справе рэгістравалі ў дзяржаўных органах Гомельшчыны камерцыйныя арганізацыі, кіраўнікамі якіх у асноўным з'яўляліся іх знаёмыя. У наступных рэкавізты створаных фірмаў, іх разліковыя рахункі, пячаткі і подпісы дырэктараў і выкрыстоўваліся прайздзісцэмі для абнаўлення грошай.

Паслугі хітрочу карысталіся попытам: апошня прапанавалі сваю дапамогу кіраўнікам суб'ектаў гаспадарання Гомеля і вобласці, якія мелі праблему ў легалізацыі набытых за наяўны разлік тавараў, у тым ліку ўезных тавараў з Расіі. З гэтай мэтай афармлялі фіктыўныя накладныя на будматэрыялы, металапарк і іншую прадукцыю, нібыта купленую фірмамі, што стварылі лібі. Пасля гэтага грошы, што прыходзілі на рахунок фірмаў, абнаўляліся. За свае паслугі фігуранты крымінальнай справы атрымлівалі ўзнагароджанне — працэнт ад сумы дзелькі. Праз рахунок фірмаў прайшоў каля 5 мільярд рублёў, а падследная «зарабілі» на гэтым 1,2 мільярда. Ужо арыштаваны 6 чалавек, якія прад'яўляюць абвінавачванне ў незаконнай падтрыманццоў дзейнасці, што ажыццяўлялася арганізаванай групай. У фігурантаў па справе канфіскаваны аўтатранспарт і камп'ютарная тэхніка, накладныя арышт на маёмасць. Не збыліся праваахоўнікі і пра кіраўнікоў тры арганізацыі, якія працавалі за ілжэпрадпрыемствамі. Па фактах ухлелена ад уплаты падацкай узбуджана 20 крымінальных спраў. Следства на гэты час валодеа інфармацыяй пра тое, па паслугамі злачынчых груп карысталіся не менш як 30 суб'ектаў гаспадарання.

Ігар ГРЫШЫН.

Еўрапейская сенсацыя

БАТЭ рыхтуецца быць «ў крузе трэцім»

Футбалісты барысаўскага БАТЭ зрабілі важкую заяву на выхад ў трыццю чэмпіёнскай лігі

Футбалісты барысаўскага БАТЭ зрабілі важкую заяву на выхад ў трыццю чэмпіёнскай лігі зьяўляюцца перайграўшы на выездзе белгійскай «Андэрлехт» з лікам 2:1.

Зрэшты, тое, што дзёсны чэмпіён Беларусі прыбудзе ў Брусель з сур'ёзнымі намерамі згуляць дастойна, наўрад ці хто сумняваўся. Як ні як, мінулы год сезон для футбалістаў з Мінскай вобласці стаў сапраўдным выпрабаваннем на псіхалагічную і фізічную ўстойлівасць: барысаўчане ўз'яўлена сакрушылі на сваім шляху многіх еўрапейскіх «візаві» сярэдняй рукі і надзвычай прыстойна гадзелься ў матчы з грандамі. Сёлетні сезон БАТЭ таксама ідзе без прабусаў, не пацярпеўшы пакуль ніводнага паражэння ва ўнутраным чэмпіянаце і выйграўшы ўсе тры «лігачэмпіёнскае» паядынкі.

Па прылёце каманды ў Беларусь старшыня праўлення ФК БАТЭ Анатоля Каскі ў тэлефоннай размове з журналістам «Звязды» адзначыў: яны бязмежна ішчаліся, што змаглі адолець ў гасцяў моцнага тытулаванага саперніка, у складзе якога ёсць намала ігракоў высокага еўрапейскага ўзроўня.

Праўда, паводле слоў кіраўніка клуба, перамогу маладой барысаўскай каманды над каралеўскім клубам з Бруселя не варта разглядаць як звышчасны ўз'яў. Усё ж структура БАТЭ мае прафесійную аснову, дзе належным чынам наладжана сістэма па захаванні футбалістаў. Ды і гуляў беларусы на полі грознага

саперніка не ролю хлопчыкаў для біцца, а смела і адкрыта атакавалі, за што і былі ўзнагароджаны.

Ці была на баку барысаўчан у гэты позні вечар сімталы македонскага арбіта і птушка удачы? Кіраўнік ФК БАТЭ адзначыў, што рэфэры правёў сустрэчу, на яго погляд, не без шурпатаццэў, аднак не ў прывілах Каскага асуджэнні чі хваліць работу судзейскай бригады, а тым больш заднім чыслом. Што датычыцца удачы, то, пэўна, без яе не абшлось, хоць асноўны ўклад ў перамогу ўнесла сама каманда. А фартура ў спорце, у прыватнасці, у

Аляксандр Лукашэнка прапанаваў інвестару Crowne Plaza рэалізаваць некалькі праектаў у Мінску

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў час наведвання аэля Crowne Plaza ў Мінску прапанаваў турэцкаму бізнесмену, старшыні групы кампаній Princess Group Судзі Агану, які інвеставаў у стварэнне гэтай гасцініцы, рэалізаваць яшчэ некалькі праектаў у беларускай сталіцы. Гэта можа быць удзел ва ўзвядзенні як гасцініцы, так і цэлага гасцінічна-дзельнага цэнтру.

Цяпер у Мінску з удзелам замежнага капіталу будзеца 8 гасцінічных комплексаў, яшчэ 10 праектаў знаходзіцца ў стадыі прапрацоўкі. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, «добра, што інвестары рэалізуюць розныя кампаніі, фітнес-залы, начны клубы. Прэзідэнт падкрэсліў, што неабходна больш апэратыўна разгля-

даць прапановы замежных інвестараў па будоўне беларускай сталіцы. «Хочуць пабудоваць дзельвы цэнтр — што марудзіць? Мы атрымліваем добрыя комплексы, гэта вышэга абабудовы бакам. Але не трэба тармазіць рашэнні, іх трэба прымаць хутка», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Ён таксама дадаў, што пры рэалізацы буйных праектаў не трэба забываць і аб развіцці сацыяльнай сферы.

Аляксандр Лукашэнка аглядзеў аэля Crowne Plaza і ў цэлым станоўча ацаніў рэканструкцыю былой гасцініцы «Свіслач», дзе цяпер размяшчаецца гэта атэль. Ён уключае ў сябе казіно, рэстаран, канферэнц-залу, спа-салон, фітнес-залу, начны клуб, 2 прэзідэнцкія апартаменты.

Як было даложа на Прэзідэнту, рэнтабельнасць усяго гасцінічнага бізнесу сталіцы склала 170 працэнтаў. Калі ў 2007 годзе ў сталічных гасцініцах спынілася 550 тыс. чалавек, то за першае паўгоддзе 2008 года іх колькасць павялічылася на 10—15 працэнтаў да мінулага года. Сёння ў Мінску наведваюцца прымае адна п'яцізоркавая гасцініца «Еўропа», дзе ўзроўню чатыры зоркі — «Атэль «Мінск», «Вікторыя» і пяць трохзоркавых гасцініц. У бліжэйшы час у сталіцы плануецца ўзвесці 6 гасцінічных комплексаў катэгорыі «пяць зорак», а таксама гасцінічны комплекс у складзе дзельнага цэнтру «Мінск-Сіці», спартыўна-гасцінічны комплекс «Трактар».

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

ПЛАНУЕЦА САБРАЦЬ БОЛЬШ ЯК 8 МЛН ТОН ЗБОЖЖА

ЖНІВО-2008

АБАНТАЖ СОТАВАЙ СВЯЗІ — БОЛЬШ ЯК 7,4 МЛН

Сотавай электрасувязі зараз ахоплена звыш 90,2 працента тэрыторыі краіны, на якой працуюць больш за 97,8 працента насельніцтва, у тым ліку 100 працентаў гарадскога. У цэлым у сетках устаноўлена 6854 базавыя станцыі і 861 вежа сувязі. Забеспечана пакрыццё сотавай электрасувяззю больш за 870 сельскіх населеных пунктаў, якія падлягаюць пераўтварэнню ў аграграды.

Ігар ГРЫШЫН.

СУПРАЦЬ РЭКЛАМЫ ПІВА

На разгляд дэпутатаў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь перададзены спісы з больш чым 4 тысячамі подпісаў ідэяў, якія выказаліся супраць рэкламы пива на тэлебачанні. Кіраўнік УО Віцебскага аблвыканкома Леанід Фармаг папрасіў парламентарыяў Людмілу Арцэменку ўнесці адпаведную прапанову на разгляд Нацыянальнага сходу аб унясенні змяненняў у Закон «Аб рэкламе». Подпісы збіраліся па ўсім горадзе ў рамках правядзення Дня чыравасці. На плошчы 1000-годдзя гэтым займаліся актывісты БРСМ.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

УЗНІМЕМ ЛЫБДА НА НОВУЮ ВЫШЫНЮ!

Патэнцыяльная ТЭМА

Здаецца, Фрэйд назваў імпатэнцыю «самай частай няўдачай у жыцці чалавека». Што ж, цяжка яму прэчыцца, паколькі вядома, што дзесяці ад 50 да 80 працэнтаў мужчын ва ўзросце ад 20 гадоў перажылі або перажываюць гэту самую няўдачу. А разам з ім — і іх партнёршы...

Паказанне да прымянення. Адсутнасць сексуальнага жадання ў сувязі са стрэсам, сталеннем, парушэннем гарманальнага ўзроўню. Не рэкамендуецца ўжываць асобам з рэзкамім ціскам, пры высокім узроўні эстрэгена ў крыві, цяжарным, хворым на рак малочнай залозы.

— павышаюць сексуальнае жаданне шляхам прамога ўздзеяння на мозг; — стымулююць выпрацоўку гармонаў, якія павышаюць лібіду; — узнікаюць настрой; — павялічваюць прыток крыві да палавых органаў; — стымулююць эратычныя думкі і сны.

Лейлы ведаць

Патэнцыя лібіды нармальнай, калі мужчына хоча палаваць зносна і здольны і ажыццяўляць, наколькі дазваляюць абставіны. Усе мужчыны павінны ведаць, што незалежна ад прычын імпатэнцыя можа быць вылучана ў 95 працэнтах выпадкаў.

Даміянэ. Утрымлівае эфірную алею, якія выклікаюць лёгкае раздраж-

Фота Аналяя КЛЕШЧУКА.



не дзіўна, што ва ўсе часы ў розных краінах чалавек шукаў выйсце... ці ўваход?.. Адным словам, розныя дапаможныя сродкі, якія яшчэ называюць афродызіякамі, здольнымі ўзняць «настрой», павялічыць жаданне і падарыць хоць бы яшчэ раз са-лодкія перажыванні. Дарчы, пра «яшчэ раз». Адзін айчыны прафесар у галіне ўралогі паведаваў некалькі гады, нават кранальную гісторыю. Маўляў, даваўся яму «у апошні раз» дапамагчы сваіму колішняму пацыенту ў адной далікатнай справе. Пацыенту таму, між іншым, — пад во-семдзят. Вочы амаль не бачыць, але ж прафесара яшчэ на калідоры пазнаў, спыніў, нагадаў, як той некалі яго лячыў, а потым і просьбу агучыў: «Падабаецца мне суседка мая, ну, нічога не зробіш... Дапамажыце яшчэ раз «у страі» апынуцца. Калі што, дык і памеруць у гэты момант не шкада...»

Ну, афродызіякамі, калі ўжо ёсць сур'ёзная праблема, наўрад ці вер-нем радасць быцця. І без звароту да ўрача тут не абыйсца. А то і сапраўды пры выкарыстанні незнаёмых лекавых прэпаратаў і іншых эксперы-ментаў над сабой немагнаны моцны стаць апошнімі.

Расліны-афродызіякі, закліканія палепшыць тое, што ў прыцыпе не зусім адмерла, выкарыстоўваюцца ва ўсім свеце. Для розных культур, праўда, характэрныя розныя адносіны да падобнай практыкі. Краіны, якія трапілі пад уплыў хрысціянства, часта выступаюць супраць афродызіякаў. У азіяцкіх жа краінах яны, наадварот, карыстаюцца вялікай папулярнасцю. У апісаннях рытуалаў Месапатаміі можна знайсці ўспаміны аб «ап'я-няльным напоі», які выкарыстоўваўся як афродызіак, дакладны склад якога, на жаль, не захаваны. Напой, які і расліны, таксама выкарыстоўва-юць у розных краінах. Так, у Кітаі віно, асабліва жэньшэнавае, лічыла-ся афродызіякам.

Дарчы, паводле індыйскай філа-сوفіі, афродызіак прызначаны не для доўгажывучага, а хутчэй, для сямейнай пары. Міражэцтва, што да яго зварта-юцца, каб дасягнуць радасці шлюб-нага жыцця, узнікаюць задалвечна-не, захаваче каханне паміж пастаян-нымі партнёрамі, узяццё іх блізкасці на новы ўзровень.

Какуць, што адзін з вядомых аф-радызіякаў «Аюрведы» — маджун — складаецца з зярня і лісіца дурману, гваздзікі, кардамону, ладану, анісу, кмену, топленага масла, малака і цукру. Той, хто адведзе такую сумесь, павінен перажыць экстаз, палёт і нястрыманнае сексуальнае жа-данне...

У Паўднёвай Афрыцы раслінным афродызіякам, які атрымаў сусветнае прызнанне, стала расліна кола. У Заходняй Афрыцы напоі для павышэн-ня патэнцыі вырабляюць з дапамо-гай кары драва ёвімбе. У Амерыцы рас-таюць, напрыклад, дамяна, мура-пуама і ваніль, якія выкарыстоўваю-цца ў вытворчасці таблетак-афроды-зіякаў.

Пяцька найбольш вядомых раслін-афродызіякаў выглядае наступным чынам: ЖЭНЬШЭНЬ. Прымяняецца ў краінах Азіі некалькі тысяч гадоў. Дзейнічае як стымулятар, аднаўляе фізічную і разумовую энергетыку, уз-мажнівае канцэнтрацыю, трываласць, надае сілы. Дапамагае прэставаць-ца да неспрыяльных умоў навакол-нага асяроддзя, перананпружання. Нармалізуе гарманальны фон, узмац-няе працэсы метабалізму і павяліч-вае прыток крыві да геніталій.

Мірга ратама (Ptychopetalum ol-acooides) Pycny Wood. Стымулюе сексуальнае жаданне шляхам узде-яння на нервовую сістэму, павяліч-вае выпрацоўку гармонаў. Рэкамендуецца людзям з нізкім узроўнем узбуджальнасці, мужчынам з эратычнай дысфункцыяй. Праці-паказанні: цяжарнасць.

ЗВЕРБАФІ. Выкарыстоўваецца як сродка для ўзняцця настрою, і ад-паведна, для стымуляцыі сексуаль-най актывнасці ў людзей, падвержа-ных стрэсу і дэпрэсіі. Нізка сексу-альнага актывнасці — адзін з паказ-чыкаў таго, што чалавек знаходзіт-ца на ранняй стадыі дэпрэсіі.

Рэкамендуецца ўсім, чья сексу-альная актывнасць зніжана ў выніку фізічнай стомленасці, стрэсу, дрэн-нага настрою, дэпрэсіі. Асабліва ка-рысна для жанчын ва ўзросце нады-ходу клімаксу. Праціпаказанні: цяжар-насць, ужыванне іншых лекавых прэ-паратаў.

Як расліны-афродызіякі? Уздыжваюцца на арганізм? — паліпаюцца агульныя фізічныя, разумовыя і сексуальныя стан ар-ганізма.

нежны мочапалавой сістэмы і выклі-каюць лёгкі стымуючы эфект. Рас-ліна паліпаюцца цыркуляцыю крыві і павялічвае адчувальнасць нервовых канчаткаў.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэкамендуецца асобам, чыя нізкае лібідэ звязана са зніжанай адчувальнас-цю і цяжкімі ў дасягненні аргазму. Праціпаказана пры цяжарнасці.

Рэпарцёр атрымаў заданне...

НАПЕРАД ПА БУТЭЛЬКУ!

Не па тую, такую знаёмую ўсім, што прадаецца для «ўзняцця тонусу» ў магазіне, — па ішоў. Што валеяцца пад нагамі. Па ПЭТ-бутэльку, адным словам. 3-за цікаўнасці: колькі іх там можа знаходзіцца ў спецыяльна па-стаўленых кантэйнерах для смецця і камунальна-бытовых адхо-даў, я накіраваўся ў двор нашага дзевяціпавярховага, дзе ў тых банках корпаліся два бамжы. Яны выбіралі адтуль кавалкі паперы, кардону, шклянныя бутэлькі, а вось пластыкавыя ёмістасці, якія мне здалася, ігнаравалі.

Для «разведкі» спытаў у іх, ці можна далучыцца да «аперацыі»? Старэйшы, з татуіроўкамі на руцэ, змершыў мяне з галавы да ног ацэньваючым поглядам і ўпуніўшыся, відаць, у тым, што перад ім, які гаворыцца, не кніга поля «ягада», працадзі прыз зубы: здэкавацца? Ды не, скажу я. Зарабіць троі ха-бу, у даўгі залез. Жонка прымусе.

Не ведаю, павярлі мне мужыкі ці не, толькі той, з татуіроўкай, па-прыздзіў: а ці ведаеш ты, хлочна, што двары вась з гэтымі кантэйнерамі падзеленыя паміж пуньымі людзьмі, што яны ў зоне ўплыву і кантро-лю кніга? І калі хто старонні пале-зе туды, можа атрымаць па лычу. З сукровіцай. Ты гэтага хачеш?

Ды не, прамыліва я. Проста ПЭТ-бутэлькамі цікаўлюся. «Татуіроўш-чыкам» на момант памычу: пла-стыкам можа забіраць. Драбязя, дрэн, а калі без нас дакрэніцца да іншага добра (тут ён зноў ра-злаваўся, напаяў мускулы), ногі па-вырывае.

Пасля такой вась нярадаснай «уверсюр» я накіраваўся ў прыём-на-нарыхтоўчы пункт другойнай сы-равіны, што знаходзіцца побач з нашым домам, на тэрыторыі Цэнтраль-нага рынку Гомеля. Каб высветліць: чаму бамжы аддаюць у сваім, пра-бачце, «бізнэсе» перавагу адным ві-дам выкінутых адходаў, а на іншыя не зяртаюць увагі. Там мне сказа-лі, што прымаюць толькі макулату-ру, а астатняе — недаляка, на Ру-чыцкім праезде. Бяру накірунак туды, у прыёмна-нарыхтоўчы пункт № 3 ПТУП «Гомельскаадрасрэсурс-сы» аблспажыўсаюза. Побач з ім ся-дзяць тры бамжы, якія пачылі здачы нейкіх адходаў атварыліся бутэль-кай віна і абходзіцца пры гэтым без закусці. Адна бабўлка падвезла на тачцы кілаграмаў з дзясаткай кар-дону, а мужык, таксама пенсіянер, некалькі бутэлек цёмнага колеру з-пад шампанскага і піва.

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-

— Прымаем шмат што, — раска-зала мне работнік пункта. — Цэны які закупаюцца на іх? За адзін кіла-грам макулатуры, бутэлек шклянны-х і ПЭТ, полістыролу, поліпрапілену, матрацаў, коўдраў, у якіх утрымлі-ваецца вата, па сто рублёў, адходы іншага тэкстылю — 90. За кілаграм лому чорнага металу — 160, свінцу — 390, цынку — 210, алюмінію — 560, медзі — 2130 рублёў. Апошнія два віды насельніцтва нам амаль не здае. Шукаюць прыватныя пункты, дзе цэны куды вышэйшыя.

Прыкдаю, колькі трэба чалаве-



ку, скажам, працу ў пункт тры ПЭТ-бутэлек, каб атрымаць тысячу руб-лёў. Адна паўтарытроўка важаць 42 грамы. На кілаграм, лыч, трэба 24 бутэлькі. Гэта значыць — мяшчок тры-ба цягнуць, каб зарабіць сто руб-лёў. А калі тысячу, дык атрымава-цца, што на ён спатрэбіцца сабраць амаль 240 (!). Вось дык штука! Я, у прыватнасці, растульмавае лога і тых двух бамжоў, якія дазвалялі мне «папалаваць» на тых ПЭТ-бутэлькі, і пенсіянераў, і іншых жыхароў, якія амаль не збіраюць іх для здачы.

Гутарым са старэйшай аблас-нога камітэта прыродных рэсурс-аў аховы наваколлага асяроддзя Алегам АКУШ



1
ЖНІЎНА
2008 г.
ПЯТНІЦА
№ 30 (15534)

ЧЫРВОНАЯ

ЗМЕСТ

СМЕХ ПРАЗ СЛЁЗЫ, або «Дачушка, ты наступіла!»

3 29 ЛІПЕНЯ ПА ЎСЕЙ КРАІНЕ — НА САЙТАХ І СТЭНДАХ ВУ — ВІВЕШАНЫЯ СПІСЫ ТЫХ САМЫХ ШЧАСЛІВЫКАЎ-ПЕРШАКУРСНІКАЎ, ЯКІЯ ПАСТУПІЛІ НА БЮДЖЭТНАЕ АДДЗЯЛЕННЕ.



Фота Марыны БЕГУНЮК



Прыгожа ...плыць не забароніш?

Лета — пара масавага адпачынку. Многія ў гэты год жыцьцём марылі аб будучым ці ўспамінамі аб мінулым водпуску. Таму не дзіва, што на працягу амаль усяго дня каля білетных кас вакзалу чэргі не змяншаюцца. Народ карыстаецца магчымасцю выехаць з душнага горада: хто на прыроду ці на дачу, а каму дазваляюць час і сродкі — на мора. Словам, усе імкнучы да вады, бо, напэўна, немагчыма ўявіць лета без спёкі і купання як спосабу выратавання ад яе. Купання ці не — пытанне надвор'я, а вось дзе купацца і ці можна гэта рабіць увогуле — праца гарадскіх цэнтраў эпідэміялогіі і гігіены.

Як атрымаць спраўнае задавальненне ад адпачынку і пры гэтым не нашкодзіць здароўю, хвалюць многіх. Людзі, якія вымушаны перажываць летнюю спёку ў горадзе, таксама шукаюць магчымыя спосабы выратавання. У асабліва цёплыя дні нават фантаны не застаюцца па-за увагай мішчанаў, не кажучы пра вадасховішчы, што знаходзяцца ў межах горада. Людзей на гарадскіх пляжах і блізкіх зонах адпачынку можна сустрэць заўсёды: мінчане загарваюць і, зразумела, купаюцца. Ці заўсёды можна існасна сустрэць жадаючага акупацца ў вадзе? Менавіта з такім пытаннем я звярнулася ў адзін са сталічных цэнтраў эпідэміялогіі і гігіены.

Аказваецца, на сёння забаронена купанне ў раёнах 5-га—8-га пляжаў зоны адпачынку Дразды, 1-га—5-га пляжаў Цянайскага вадасховішча, 1-га і 2-га пляжаў Камсамольскага возера. Спецыялісты таксама рэкамендуецца пазбягаць водных працэдур на 8-м, 9-м пляжах Заслаўскага вадасховішча і пляжах з такімі ж нумарамі на Мінскім моры.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

3 ЧАГО ПАЧЫНАЕЦА ДЗЯЦІНСТВА?

Нараджэнне дзіцяці — вялікі цуд, які даецца жанчын ад Бога. Пасля з'яўлення на свет маленькай істоты гэты самы свет пачынае выглядаць ужо зусім не так, як учора. Маладая мама пераглядае жыццёвыя прынцыпы і дэталі, каштоўнасці і памкненні, мары і жаданні. Немаўля забірае ўвесь вольны час, сілы, думкі, але скардзіцца на тое не хочацца, бо гэта і завесца шчасцем.

Хутка дзіцятка падрастае, мае час на работу, а малага чакае важны ў жыцці перыяд — наведванне дзіцячага садка. Але якое дзіцячае садка. Але якое канкрэтна — вырашаюць бацькі індувідуальна. Вядома, можна адлучыць ад дзіцяці ўстаноў, што знаходзіцца побач з домам. А можна паставіцца да гэтага больш адказна і паспрабаваць вывесці: якія садкі існуюць у Мінску.

Каб атрымаць адказ на гэты пытанне, я накіравалася ў адзін дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама. Там мне расказалі, што

у Мінску налічваецца каля 400 дзіцячых дашкольных устаноў. 12 з іх — спецыяльныя садкі, прадуццельныя для малых з парушэннямі апазнавальна-рухальнага апарата, маўлення, зроку, разумення аддаласці, іншымі захворваннямі. Тут можна патрыць толькі паводле заключэння ўрача.

Акрамя таго, існуюць у сталіцы 19 санаторных дашкольных устаноў. З іх 16 — для дзяцей, якія часта і доўга хвароюць (больш за 4 разы на год), астатнія — для малых з туберкулёзнай інтэлексуальнай, сардэчна-сасудзістай паталогіяй, анкавінага гематалагічным захворваннямі. Дзіцяці ў гэтых садках паступаюць адноўжаныя на ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі з паліклінікі.

Звычайна, навучанне і выхаванне ў садках адбываецца на рускай мове. Есць у Мінску дзве беларускамоўныя дашкольныя ўстановы. Такія садочки адкрываюцца па меры неабходнасці: калі «назіраецца» дастатковая колькасць бацькоў, якія хочучы, каб іх дзіця развілася і выхоўвалася менавіта на роднай мове.

Аднак і ў садках звычайных, агульнай накіраванасці, могуць быць незвычайныя групы, напрыклад, беларускамоўныя (іх на Мінску каля 180), спецыяльныя, кругласутачныя, праваслаўныя.

Жыву ў Беларусі і тым ганаруся

19 гадоў вучаць дзяцей размаўляць на роднай мове выхавальнікі Беларускамоўнага садка № 187.

— У нас усё супрацоўнікі добра валодаюць мовай, — дзеліцца загаловаўца ўстаноў Таццяна Міхайлаўна Любчык. — А як жа іншак: мы дзеем павінны гэта перадаць дзіцяці на ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі з паліклінікі.

Звычайна, навучанне і выхаванне ў садках адбываецца на рускай мове. Есць у Мінску дзве беларускамоўныя дашкольныя ўстановы. Такія садочки адкрываюцца па меры неабходнасці: калі «назіраецца» дастатковая колькасць бацькоў, якія хочучы, каб іх дзіця развілася і выхоўвалася менавіта на роднай мове.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

«ТРОІЦА» ЗАСПЯВАЛА ПРА АРМІЮ

Этна-трыо «Троіца» далучылася да дабрачыннай акцыі, якую праводзіць сумесна беларускія поп- і рок-музыканты. (Мэта акцыі, нагадаем, — збор грошай для аперанія на перасадцы сэрца 23-гадоваму Мішу Ларышу.) Днямі на сайце serca.tut.by музыканты прадставілі сваю новую песню «Уздойж па рэчачыц».

Паводле слоў лідара калектыву Івана Кірчука, гэта кампазіцыя прысвечана службе ў арміі — але не сучаснай, а «за царом», калі служыць даводзілася 25 гадоў. Аднак у цэлым

эсэс кампазіцыі шырэйшы — яна пра жыццё і смерць. Таму менавіта гэтая песня і выкладзеная ў дапамогу жыццю. «Калі ў кагосьці бяда, то трэба дапамагчы. Памяню, памалу, але дапамагчы. Тут галоўнае — удзельнічаць, а не сядзець на канане, — разважае Іван Кірчук. — І кожнае ахварванне — гэта ручай, які, спадзюся, сальцюцца ў вялізную раку, каб выратаваць Мішу». Дарэчы, для дабрачынных мэтаў цяпер адкрыліся і валютныя рахункі. Падабраўшы праход акцыі — на сайце serca.tut.by.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ШЭСЦЬ МЕСЯЦАЎ НА МАТУЛІНЫМ МАЛАЦЭ

3 1 па 7 жніўня больш як у 120 краінах свету праводзіцца Сусветны тыдзень груднога выкармлівання. Паводле пазіцыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў гэтым пытанні, менавіта грудное малако з'яўляецца лепшым відам харчавання, здольным забяспечыць дзіцячым неабходныя пажыўныя рэчывы на працягу першых шасці месяцаў жыцця.

У свеце не больш за 35 працэнтаў немаўлят знаходзяцца на грудным выкармліванні на працягу першых чатырох месяцаў жыцця. Прыкорм пачынаецца рана ці позна, а прадукты прыкорму часта бываюць недастаткова пажыўнымі і бяспечнымі. Мж тым дзеці, якія не атрымліваюць паўнацэннае харчаванне, часта хвароюць і на працягу ўсяго жыцця пакутуюць ад наступстваў парушэння развіцця. Непакоіць спецыялістаў і факт павелічэння колькасці выпадкаў павышанай масы цела і атлусцення ў дзяцей.

Каб пазбегнуць такіх непрыемнасцяў, неабходна вытрымліваць простыя рэкамендацыі.

На працягу першых шасці месяцаў жыцця немаўля павінны знаходзіцца толькі на грудным малацэ. Гэта значыць, у яго рацыён не павінна ўваходзіць

любая іншая ежа, напой і нават вада. Пры гэтым трэба даваць кроплі і сіропы — вітаміны, мінералы і лекі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе пачынаць прыкорм у дадатак да груднога малака ва ўзросце шасці месяцаў. Ва ўзросце 6—8 месяцаў — 2—3 разы ў дзень, 9—11 месяцаў — 3 разы ў дзень пры адной лёгкай закусцы паміж прыёмамі ежы. Ва ўзросце 12—24 месяцаў дзіця варту карміць тры разы ў дзень і, пры жаданні, даваць дзве лёгкія закускі паміж прыёмамі ежы. Гэтыя кармленні павінны быць дастатковымі, інакш не ўдасца забяспечыць арганізм дзіцяці дастатковай колькасцю энергіі, прагнаў і карысных мікраэлементаў.

Пераход ад груднога кармлення да звычайных прадуктаў харчавання, якія ўжывае сям'я, з'яўляецца досыць складаным перыядам. У гэты час важна, каб дзіця атрымлівала паўнацэннае харчаванне, што назіраецца фактычна ў выключных выпадках. Таму вельмі важна, каб немаўляты атрымлівалі правільны і бяспечны прыкорм у дастатковай колькасці для забеспячэння належнага пераходу ад груднога выкармлівання да харчавання звычайнымі прадуктамі.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ВАЛАНЦЁР У ДАПАМОГУ ДЗЕЦЯМ

У нашай дзяржаве добраахвотніцкі рух яшчэ не мае такой папулярнасці, як у замежных краінах. Усё ж такі валанцёр — гэта не від дзейнасці, а лад жыцця, да якога трэба быць падрыхтаваным.

— Рэспубліканскі Чырвоны Крыж звярнуў да нас з ідэяй стварыць добраахвотніцкую маладзёжную групу, — расказвае кіраўнік клуба «Міласэрнасць» Людміла Леанідаўна Лазарчук. — Студэнты нашага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка праходзяць практыку ў розных месцах. Напрыклад, былі ў рэабілітацыйным цэнтры «Востраў надзеі». Мы бачылі, што дзецям патрэбна дапамога, і чаму б да іх не хадзіць у вольны час.

Восць так добраахвотніцкі агульнаўніверсітэцкі клуб «Міласэрнасць» пачаў існаваць з 14 снежня 1996 года. Паколькі ў ім большасць — студэнты (каля 35 чалавек, толькі 3 выпускнікі), падчас канікулаў і сесіі клуб прыняе сваю актыўную дзейнасць. Але ўжо 6 гадоў валанцёры наладжваюць летнікі для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

— Сялёта вы таксама запланавалі летнік?

— Так. Мы планавалі летнік на жнівень. Але нам патрэбна было фінансаванне. Раней клубу дапамагалі нямецкія валанцёры. У гэтым годзе на дапамогу прыйшлі адна з газет і беларускі музычны гурт, удзельнікі якога сціпла падарылі іх не называюць. Дзякуючы ім, атрымалася адкрыць дабрачынны рахунак у інтэрнаце для дзяцей з цяжкімі псіхафізічнымі захворваннямі ў пасёлку Навінкі. На гэты рахунак пачалі ісці грошы на летнік. Дзякуй усім за дапамогу! Цяпер дзеці маюць магчымасць некалькі разоў выехаць у летнік.

Гэта мерапрыемства збіраем ся правесці з 22 па 28 жніўня ў аздараўчым цэнтры «Надзея» ў Сладарожніку і Ждановічах. Асноўны прынцып клуба — гэта, безумоўна, добраахвотнасць. Хто калі можа, у вольны час, самастойна, ідзе ў адну з арганізацый. У асноўным гэты рабінтэліцыйны цэнтр «Востраў надзеі», Дом дзіцяці № 1, Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячых анкалогіі і гематалогіі ў Барыўлянках, інтэрнат для дзяцей з цяжкімі псіхафізічнымі захворваннямі ў пасёлку Навінкі.

— Па якіх прынцыпах вы размяркоўваеце, у якую арганізацыю неабходна ехаць валанцёру?

— Так. Але гэта адбываецца па-рознаму. Бывае і страс, шокатэрапія. Самае галоўнае, каб ты разумей, да чаго прыходзіш. ГЭТЫМ ДЗЕЦЯМ НЕ ПА-

ТРЭБНЫ ТВАЕ СЛЁЗЫ. ІМ ПАТРЭБНА, КАБ З ІМІ БЫЛІ. КАБ ЯНЫ АДЧУВАЛІ СЯБЕ ТАКІМІ Ж, ЯК І УСЕ. Натуральна, што застаюцца не ўсе з тых, хто прыходзіць. Але нават калі чалавек схадзіў раз, гэта ўсё роўна важна. Мы не імкнемся да масавасці!

— Якія арганізацыі вам дапамагаюць у падрыхтоўцы валанцёраў?

— Мы ідзем да такіх дзяцей і нам трэба ведаць спецыфіку працы з імі, спецыфіку арганізацыі трэнінгаў. Нам дапамагае Прадстаўніцтва Хрысціянскага дзіцячага фонду — арганізацыя шмат семінараў — запрашае псіхалагаў з «Вострава надзеі». Людзі прыходзяць да нас і ўсё робяць бясплатна.

— У вас ёсць месца, дзе вы заўсёды збіраецеся?

— Усе нашы сябры (грамадскія арганізацыі), з якімі мы супрацоўнічаем, ведаюць, што кожную сераду ў 18.30 у аўдыторыі 62 пераходнага корпусу БДПУ імя Максіма Танка збіраецца клуб «Міласэрнасць». Да нас нават звярталіся па кансультацыю раённых сацыяльна-педагагічных цэнтраў, які стварыць, матываваць валанцёраў на працу. Я спадзяюся, што ў іх усё атрымаецца. А вось у межах акцыі Беларускага дзіцячага фонду едзе дзіцяці з падарункамі.

— У чым складаецца дапамога дзецям-інвалідам?

— Валанцёры рыхтуюць дзяцей да ўдзелу ў спартыўных спаборніцтвах срод інвалідаў, гуляюць, маюць, чытаюць разам з дзецьмі, прагавяраюцца на свежых паветры, выступаюць з канцэртнымі праграмамі.

Мэта клуба «Міласэрнасць», напэўна, якая і ўсіх такіх арганізацый — інтэграцыя здаровых людзей і інвалідаў у грамадстве. Хворыя не павінны жыць абмежавана. Яны могуць спяваць, танцаваць. Грамадства яшчэ не гатова да поўнай інтэграцыі, але крокі ёсць. Людзі падыходзяць на вуліцы, цікавяцца. Як сказаў адзін з валанцёраў, на пытанне, чаму вы гэта робіце, ёсць просты адказ: у гэты час чалавек не застрахаваны ні ад якіх выпадковасцяў.

— Дзеці з інтэрната ў Навінках часта тэлефануюць, пытаюцца, як прайшоў дзень, як справы, — расказвае Людміла Леанідаўна.

— Тады разумееш, што ўсе нашы цяжкасці — гэта дробязь... ЯНЫ ЗМАГАЮЦА ЗА ЖЫЦЦЁ... Ірына ЛЯШКЕВІЧ.

Першы старт

У Брэсце прайшоў заключны этап адкрытага чэмпіянату і першынства Брэсцкай вобласці па картыngu, прысвечаны памяці Аляксандра Козіка. Дзевяць камандаў з усёй рэспублікі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце. Мэта спаборніцтваў — не толькі вызначэнне лепшых спартсменаў і падрыхтоўка да рэспубліканскіх спаборніцтваў, але і адлучэнне дзяцей і моладзі да захаляльнага віду спорту.



Фота ўладзіміра ЧАБЕРКУСА, БЕЛТА.

На сёння колькасць студэнтаў, якія атрымліваюць адукацыю за межамі сваёй радзімы, дасягае ў свеце трох мільянаў чалавек. Між іншым, да 2025 года колькасць маладых людзей, якія навуваюцца ў замежжы, можа дасягнуць, па ацэнках спецыялістаў, ужо 160 мільянаў. Пры сярэднім кошыце навування 2—3 тысячы долараў у год, даходы ад экспарту адукацыйных паслуг складуць ад 300 да 400 млрд долараў. Ці варты сумнявацца ў тым, што многія краіны свету будуць змагацца за прыцягненне на вучобу замежных грамадзян, а гэта, у сваю чаргу, прывядзе да абвастрэння канкурэцыі. Беларусь таксама не збіраецца заставацца проста на пазіцыі назіральніцы. Напрыканцы мінулага года ў нашай краіне была зацверджана Канцэпцыя развіцця экспарту адукацыйных паслуг. Згодна з ёй, да 2010 года колькасць замежных грамадзян, якія атрымліваюць адукацыю ў Беларусі, павінна павялічыцца да 16 тысяч чалавек. Нядаўна ў Мінску прайшоў міжнародны форум замежных выпускнікоў Беларускага ВУНУ, у рамках якога ўзнікла пытанне аб вельмі важных для іміджу Беларускага ВУНУ адукацыйных паслугаў, у тым ліку і пытанні прызнання беларускіх дыпламаў аб вышэйшай адукацыі ў замежных дзяржавах. Цікавая дыскусія адбылася падчас форуму ў сценах Рэспубліканскага інстытута вышэйшай адукацыі, удзел у якой узялі прадстаўнікі міністэрстваў адукацыі, замежных спраў, Беларускага ВУНУ, а таксама замежных госяц.

Інструмент для рэгулявання міграцыі Але спачатку невялікі экскурс у гісторыю пытання. Пачатак дэялога аб набліжэнні і гарманізацыі сістэм адукацыі быў пакладзены на прасторах Еўрасаюза падпісаннем у 1999 годзе Балонскага працэсу. Сёння Балонскі працэс ахоплівае больш як 40 еўрапейскіх краін. Меркавалася, што асноўныя мэты Балонскага працэсу будуць дасягнуты да 2010 года, але пакуль што адукацыйныя сістэмы заходнеўрапейскіх краін яшчэ вельмі далёка ад аднастайнасці.

Нават калі паглядзець на краіны СНД, якія калісьці аб'ядноўвалі адзіную адукацыйную прастору, то даводзіцца канстатаваць, што нават і тут працэс самастойнага развіцця адукацыйных сістэм прывёў да разыходжання ў пастрабаваннях да зместу адукацыі і ўзроўню падрыхтоўкі выпускнікоў на розных ступенях навування.

— Хачу заўважыць, што працэсы рэфармавання сістэм вышэйшай адукацыі адначасова ў вялікай колькасці краін робяць адукацыйную прастору далей неадказальнай і цяжка кіруемай, — падкрэсліў у сваім выступленні начальнік аддзела экспертыз і прызнання дакументаў Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы Сяргей АЛЮНІН. — У такой сітуацыі супастаўленне адукацыйных кваліфікацый і перыядаў пераўтвараецца ў спраўдзены праблему.

Яшчэ да падпісання Балонскага дэкларацыі большасць краін Еўропы, а таксама ЗША, Канада і Аўстралія (усяго 43 дзяржавы) падпісалі ў Лісабоне Канвенцыю аб прызнанні кваліфікацыі, якія адноўжыцца да вышэйшай адукацыі ў еўрапейскім рэгіёне. Прыняцце Канвенцыі стала важным крокам да

падоўжэння адукацыю, а прафесійнае — атрымаць работу).

У краінах Блізкага і Сярэдняга Усходу, а таксама ў краінах азіяцкага рэгіёна можна гаварыць як аб акадэмічным, так і аб прафесійным прызнанні беларускіх дыпламаў. Сярод выпускнікоў Беларускага ВУНУ з ліку замежных грамадзян ёсць і міністры, і дырэктары ўстаноў адукацыі, і кіраўнікі буйных прадпрыемстваў, і гаюльчыны ўрачы медыцынскіх устаноў. У Іране медыцынская адукацыя, атрыманая ў Беларусі, лічыцца прэстыжнай, праўда, пасля вяртання на радзіму іх удалынікі праходзяць абавязковыя кваліфікацыйныя экзамены. Кітайскія працадаўцы высока цэняць беларускія дыпламы і з задавальненнем бяруць іх уладальнікаў на працу. У Германіі беларускі дыплом аб вышэйшай адукацыі без асаблівых цяжкасцяў прызнаецца ў акадэмічных мэтах. Уладальнікі беларускіх дыпламаў не маюць асаблівых праблем з наступленнем у нямецкую аспірантуру і абаронай дысертацыі. У Чэхію можна паступіць у ВУНУ пасля заканчэння Беларускай школы, а калі беларускі дыплом аб вышэйшай адукацыі ўжо ёсць, то пры наступленні на падобны спецыяльнасці могуць зальчыць пройдзеныя ў Беларусі праграму.

Увогуле ў еўрапейскіх краінах працэсы для ўсё прызнаюцца беларускія дыпламы аб заканчэнні першай ступені адукацыі для працягу навування ў еўрапейскіх універсітэтах. У той жа час працэдура прызнання прызнання «чужога» дыпламу ў краінах Еўрасаюза наўна, асабліва з платнай адукацыяй, зацкаўленых і прыцягненні студэнтаў, акадэмічнае прызнанне дыплама атрымаць значна прасцей, чым прафесійнае (акадэмічнае прызнанне дае магчымасць

не столькі ад зместу і якасці ўніверсітэцкай падрыхтоўкі, колькі ад палітыкі еўрапейскіх краін у сферы міграцыі і занятасці).

Спецыяліст ці бакалаўр? Есць яшчэ шэраг фактараў, якія перашкаджаюць прызнанню беларускіх дыпламаў. Напрыклад, недастатковае прызнанне кваліфікацыі, атрыманых у Рэспубліцы Беларусь для замежных арганізацый на прызнанні. У адрозненне ад суседніх краін (Расіі, Польшчы, Украіны) у Беларусі не змешчаны ў адкрыты доступ актуальны пералік вышэйшых навуальных устаноў са звесткамі аб наяўнасці ліцэнзій, даце выданы, тэрмінах дзеяння, наўнасці акрэдытацыі. Няма ў адкрытым доступе таксама класіфікатар спецыяльнасцяў, дзеючых адукацыйных стандартаў або (пры іх адсутнасці) тыпавых вучэбных планаў з характарыстыкамі кваліфікацыі. А дадзена інфармацыя з'яўляецца для прызнання дыпламаў ключовай. Больш за тое, ВУНУ заўсёды адпраўляюцца на просьбы аб прадастаўленні копіі вучэбных планаў, спасылкаюцца на закрытасць інфармацыі. Між іншым, еўрапейскія вельмі цэняць партнёрска зносіны, і калі па нейкай прычыне адбываецца збой, яны затым не вельмі ахвотна ідуць на кантакты...

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ПРЫГОЖА... ПЛІЦЬ НЕ ЗАБАРОНІШ?

(Заканчанне.

Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)

«Але часта нашы пастановы для некаторых мінчан толкі і з'яўляюцца пастановамі», — скардзяцца спецыялісты цэнтра. На практыцы атрымліваецца ўсё інакш: як купаюся народ у незадоволеных месцах, так і працягвае гэта рабіць. Больш за тое, сёння самая смелая не цураюцца нават Чыжоўскага вадасховішча, якое наогул не лічыцца зонай адпачынку, а вада тут вядома як тэхнічная.

Што ж прымусіла беларусаў рызыкаваць уласным здароўем: простае няведанне гэтых забарон ці нешта іншае? На гэта пытанне я прапанавала адказаць «злосным парушальнікам».

Аляксей, любіць адпачываць на Камсамольскім возеры:
— Ведаю, што купацца тут непажадана, але ў мінулым годзе пастаянна тут адпачываў і нікога страшнага ні са мной, ні з маймі сябрамі не здарылася.

Ірына, адпачывае на Цыянскім вадасховішчы:
— Купаюся тут, бо няма куды дзецца, на мора

выхаць сродкі не дазваляюць, а якое ж лета без вады! Але я асцярожна: пакупаюся і хуценька дадо-му, адразу ў душ.

Міхаіл, адпачывае на Чыжоўскім вадасховішчы:

— Лічыце, што кожнае лета праводжу на гэтым беразе. Штогод тут адпачываю, ніколі не хварэў ад гэтай вады. Няма ні часу, ні жадання кудысьці ехаць, калі побач сваё вадасховішча. Толькі стоміцца ад гэтай язды! А ў тым, што тут няма цывільзава-нага пляжа, вялікай бяды не бачу, галоўнае, каб плаваць было дзе.

Такім чынам, амаль усе апытаныя спадзяюцца на вечнае «авось». Відэа, асабліва сці менталітэту не перамогуць ніякі папярэджанні і надпісы на пляжах. Агульнавядома, што няведанне закона не вызваляе ад пакарання, а ў дзеі выкладу ігнараванне пастановы можа абярнуцца цяжкім пакараннем — хваробай. Толькі вось паскардзіцца можна будзе хіба што на сабе...

Вольга ДАМАРАЦКАЯ.

Захапленні

ПАВАЛЕЙБОЛІМ? :

Спорт і Інтэрнэт — ну здаецца, якія можна знайсці кропкі перасячэння паміж гэтымі паняццямі? Адно прадугледжвае фізічную нагрузку, а другое — сядзенне на крэсле перад маніторам. А вось і не, як паказвае жыццё, з дапамогай Інтэрнэту лёгка можна дадаць у сваё жыццё крышчак спорту, і не віртуальнага, накітавалі прагляд у сеціве вынікаў спартыўна-тваў ды гульні з камп'ютарам у шахматы, а самага што ні ёсць рэальнага.

...Адуочныя малады хлопцы стаяць на вуліцы, кагосьці чакаюць. І каб трохі заняць сабе падчас чакання, зайшоў у краму спорттавараў. Пахадзіў паміж вітрынамі, узяў у рукі валеібольны мяч, пакрыўшы яго ў руках, не ўтрымаўся і... набыў. Прынес дадому, паперкаваў з сябрамі, але ж душа пажадала нечага большага. Хлопец падумаў трохі і чыркнў аб'яў і Інтэрнэт прыкладна такога зместу: «Хто-небудзь тут любіць валеібол? Можна было б збірацца на гульні. Ёсць добры мячы. Будуць ахвотнікі — набаду і добрую сетку». Чыркнў і паехаў на выхадныя ў іншы горад...

Вяртаецца наш герой праз колькі дзён дамоў, правярае электронную скрыню — а тая лямпа ад паведальнення людзей, якіх з задавальненнем пагулялі б у валеібол. І так усё закруцілася: была створана спецыяльная суполка ў ідэю для аматараў валеібола, пачаўся пошук валеібольнай пляцоўкі па Мінску і адсочванне прагнозу надвор'я. Нарэшце спыніліся на вяршыце пляцоўкі каля школы ў Лошыцы і прызначылі час збору...

...Уявіце сабе каршун. Мінск. Вечар. Увесь нармальны люд едзе з працы. Едзе дамоў. Бо там чакаюць вачара, сямаў і тэлевізар. А сталіцы чалавек (мэнавіта доўжыцца народу згадзілася ўзяць удзел у першай сустрэчы) са спартыўнай формай і кедзімі рухаюцца не ў бок мяккіх канапаў, а ў Ло-

АД ЧАГО ЗАЛЕЖЫЦЬ ПРЫЗНАННЕ БЕЛАРУСКІХ ДЫПЛОМАЎ?

(Заканчанне.

Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)

Яшчэ адна прычына — неспастайлівасць зместу навучання ў магістратуры ў Беларусі і ў еўрапейскіх краінах. Не будзе залічым таксама нагадаць, што Балонская дэкларацыя мае на ўвазе не толькі ўвядзенне агульнаназвамальных і супастаўляльных кваліфікацый у галіне вышэйшай адукацыі, але і пераход на двухступенчатую сістэму вышэйшай адукацыі (бакалаўрыят плюс магістратура, тры гады плюс два). Расія, якая далучылася да Балонскага працэсу ў 2003 годзе, таксама пайшла гэтым шляхам.

Але ў Беларусі ад ступені бакалаўра было вырашана адмовіцца, таму што рынак працы кажаўся неадыхватным для прыёму бакалаўраў. Першая ступень у нас — гэта ступень спецыяліста. Тэрміны навучання, у залежнасці ад профілю ВНУ, могуць вагацца ад 4 да 5 гадоў. Плюс яшчэ адзін год навучання ў магістратуры. Між іншым, ініцаемцаў, якія цікавіцца перспектывамі атрымання адукацыі ў беларускіх ВНУ, цікавіць у першую чаргу магчымасць атрымання ступені бакалаўра, якая з'яўляецца абавязковай умовай іх працаўладкавання на рэзідэнцы. Дыплом спецыяліста для многіх працадаўцаў за мяжой застаецца незразумелым. Прадставіці Міндакуцыі спадзяюцца, што такое незразуменне ўдасца пераадолець.

— У Васі сеце павіны зразумець, што ў нас на выхадзе з першай ступені вышэйшай адукацыі прысвоіваецца кваліфікацыя спецыяліста. Беларускі дыплом спецыяліста ў адрозненне ад дыплама бакалаўра ў многіх краінах забяспечвае кваліфікацыю, — запэўнівае **начальнік упраўлення вышэйшай адукацыі Міндакуцыі Юрый МІКСЮК**. — Таму ступень бакалаўра, калі мы будзем яе прысвойваць нашым выпускнікам, панізіць статус беларускага дыплама. Увогуле, як бы мы ні называлі першую ступень, галоўнае — не тэрміналогія, а тэрміны падрыхтоўкі.

Дарчы, у Польшчы дакументам ад заканчэння першай ступені вышэйшай адукацыі з працяглаю навучання 3—3,5 года з'яўляецца дыплом ліцэнцыята. Удалаліць такога дыплама мае права на наступленне ў магістратуру і на праграмы паслядыпломнага навучання. У

З ЧАГО ПАЧЫНАЕЦЦА ДЗЯЦІНСТВА?

(Заканчанне.

Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)

— Лічу, наша ўстанова выконвае важную задчу — далаучае маленькіх грамадзян роднай краіны да яе культуры і традыцый, — кажа загадчыца. — Пасля садка, «беларускія» бацькі стараюцца аддаць сваіх дзяцей у адпаведную школу, а рускамоўныя, найчасцей, — у звычайную. Але тыя веды, што дзіця назапасіла ў садку, абавязкова спатрабца яму ў будучыні. Нашы выхаванцы і ў школе адрозніваюцца ад сваіх аднагодкаў: на ўроках беларускай мовы яны больш актыўныя, бо найлепш валодаюць і разуменню яе.

Прыемна было, зайшоўшы ў групу, паслухаць, як малеча размаўляе на роднай мове.

У 187-м садку не толькі паслухаць, паглядзець ёсць на тое: там стварылі міні-музей этнаграфіі. Спачатку ён размяшчаўся ў маленькім пакоічыку, але потым, калі экспанатам стала цесна, музей «пераяздзіў» у хол. І правільна: нашо хавашч такую прыгожасць! На рэчы, якімі карысталіся яшчэ нашы прабабулі, цяпер можа паглядзець кожны ахвотнік, што ён і робіць: часта на экскурсіі ў музей прыводзяць дзетак з іншых садкоў, школ.

Нейкае дзіўнае пачуццё ўнікае, калі глядзіш на гэтыя прадметы даўніны. Здаецца, зараз на патыльніку вуць у той пець, што займае пачаснае, галоўнае месца ў музеі, замаскавана жаўтавою яйка, духмяныя шваркачы дзі сонечнага аладкі.

А потым прыйдзе бабуля ікраз у той свіццу, што вісць побач з печу, і ласкавым голасам скажа: «Ці ж пад'еці, мае ўнучкі?» А будзьбач з саганьку пакашатаваць не хочаць? У пецы яна асабліва. Ці можа малачка? Толькі кароўку падалі!»

А карова ўжо стаіць у хляве і, пазіраючы вялікімі вачыма, думае аб нечым сваім...

Потым бабучкае заскрыпіць колама калаўэрта і ў яе руках з'явіцца таносенка шарцыяна нітка, якую закружыць па хаше неўгоманнае верацэнне...

Такія простыя прылады для працы і жыцця, што знаходзяцца ў музеі, у адно імгненне здольны перанесці ў далёкае-далёкае мінулае, калі масла білі ў бойцы, адзеннем прасавалі цяжкім, непад'ёмным прасам (бедная жанчына!), дзясцім калыскай вуня ў такой плячэйнай калысцы, якая падшывалася дзясцім пад століку. Саматанька ручнікі і лавовыя кошыкі, батлейка і мата-

Дапаможнік абітурыентам

Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў Міністэрства адукацыі Беларусі падрыхтаваў 14 зборнікаў серыі «Цэнтралізаванае тэсціраванне-2008», паведамляе дырэктар РІКВ Мікалай Фясюк.

Мікалай Фясюк адзначыў, што гэтыя зборнікі дапамогуць былым абітурыентам прааналізаваць свае адказы і праверыць аб'ектыўнасць ацэнак. А тым, хто будзе паступаць у 2009 годзе, яны будуць дапаможнікам для падрыхтоўкі.

Наш карэспандэнт працягвае спрабаваць свае сілы ў іншых прафесіях.

ХО ТАКІ ГРУЗЧЫК?

Дзіўнае пытанне, пагадзіцеся. Але гэта толькі на першы погляд. Далёка не ўсе ведаюць, чым займаюцца грузчыкі. У многіх з нас крыку неправільнае бачанне гэтай прафесіі. Раней мне здавалася, што на гэтую «насаду» бяруць усё ахвотнікі. У галаве быў вобраз такога «дзядзькі-вылівокі», які носіць розныя цяжкія рэчы. Адукацыя і веданне замежных моў тут зусім не абавязковыя.

Дзе дзе там! Паспрабуйце ўладкавацца працаваць грузчыкам. На гэта трэба патраціць нямяла сілаў і часу.

ПОШУК ПРАЦЫ

Вакансіі і прапановы шмат. Нават вельмі шмат. Але не хацелася ісці працаваць куды папапа. «Запрашаем на лета студэнтаў». «Знаём працоўныя дзеці. Высокая зарплата». Не, гэта не тое, што трэба. Ужо шмат чаго чуў аб тым, як ставяцца працадаўцы да студэнтаў. Могуць не цалкам выплаціць зарплату, прыняваюць да іншых работ. Трэба пашукаць нешта іншае. «На сталую працу патрабуюцца маладыя хлопцы. Волонт не абавязвае. Высокая зарплата». Такіх аб'яў у Інтэрнэце на сайтах пошуку працы вельмі шмат. Выпісаю некалькі нумароў і пачынаю тэлефанаваць. Мне здавалася, што ў першым жа месцы мяне з рукмі і нагамі возьмуць. Але дзе там!

Дзяржаўная прадуктовага грама. Мяне сустракае жанчына ў краме, запрашае ў кабінет на гутарку. Я адразу ж ляўлю на сабе погляд ацэні. Як на зло, я забыў пра гэта, што іду ўладкоўвацца на працоўнага рынку ад тых дыпламаў, якія не адпавядаюць нашым патрабаванням да кваліфікацыі таго ці іншага спецыяліста. Сярод краіны, чые дакументы ад адукацыі разглядаюць у аддзеле, лідуруюць Расія, Польшча і Украіна.

Дарчы спецыялісты амаль не сумняваюцца, што ў будучыні беларускія ВНУ будуць канкураваць на адукацыйным рынку ў першую чаргу з вышэйшымі навучальнымі ўстановамі краін СНД, палкоўкі яны прапануюць падобны пералік паслуг. Да таго ж у нас заставацца з савецкіх часоў шмат агульнага ў падыходах да навучання. У Міндакуцыі лічаць, што ў экспертнай палітыцы адукацыйных паслуг прыярэтны павіны паступова змяшчацца якую постдыпломнай адукацыі. Хоць бы таму, што многія выпускнікі беларускіх ВНУ з кола замежных грамадзян затым павышаюць сваю кваліфікацыю ў іншых краінах, што зусім не спрыяе прасоўванню беларускіх тавараў і нашых тэхналогій на заходніх рынках і ўсёсна зніжае кашу на вывучэнне беларускай адукацыі. Да таго ж старчанкава сувязь з людзьмі, якія навучаліся ў Беларусі па 6—8 гадоў. У ШША, напрыклад, амаль палова ініцаемцаў навоучаюцца менавіта на постдыпломным узроўні. Увогуле, у краінах, якія робяць стаўку на экспарт адукацыйных паслуг, доля замежных студэнтаў вагаецца ад 3 да 8 працэнтаў. Беларусь таксама адставае ад іх не збіраецца.

Надзея НІКАЛАЕВА.

віла, пранік і ніты, лялькі і вырабы з саломкі — цяпер з усім гэтым знаёмяцца маленькія сучасныя беларусы. Не дзіва, што тэматычныя заняткі, дзе выхаванцы даведваюцца пра прадметы беларускага побыту, рамэства нашых землякоў, посуд і прылады працы беларусаў праходзяць менавіта ў музеі. Акрамя таго, у кожнай групе садка створаюць беларускі куточак, нешта падобнае на музей у мініяцюры.

А на вуліцы побач з сучаснымі гарачкамі ды арэямі, стаіць калодзеж і журавель да яго, фігуркі лясавікоў, зайцоў, гномікаў, ды стары бабучыны калаўэрт...

Будзь здаровы, малы!

Свайго сына я аформіла ў дзіцячы садок крыху раней, чым патрэбна: у два гады. Праўда, амаль адразу ад гэтым пашкадавала. Ні пра якую паўнацэнную працу не магло быць і гаворкі: Мікіта пачаў так часта хварэць, што я па два разы на месяц брала «балычны». Так, я ведала, што гэта адаптацыя, і праз хваробы да садка прывякуюць амаль усе дзеці, але такіх думкі супакойвалі мала. Цяпер, дзякую Богу, усё добра. А калі б сынкоў працягваў хварэць, напэўна, я аддала б яго ў дашкольную ўстанову, якая пачаў паступаць дзеці, якія акрамя сільнасці да рэспіраторных захворванняў, маюць па 2—3 спадарожныя: парок сэрца, захворванні крыві, печані, бранхіальнае астма, алергія, парушэнне апорна-рухальнага апарата і іншыя.

Акрамя гэтага, у садку ёсць тры спецыяльныя групы, дзе займаюцца малыя з парушэннямі маўлення. З імі, сумесна з выхавальнікамі, працуюць спецыялісты-дэфектолагі.

Кожнаму дашкольніку складаюцца спецыяльныя індывідуальныя планы, дзе распісваецца, па якім накірунку будучы выратаваць дзіця ад недакульчых хвароб. У вяселі, калі новыя гарызды да непасрэдна паступаюць у садок, правадзіцца кансіліум усіх вусіх спецыялістаў і выхавальнікаў установы, на якім такія індывідуальныя планы і праграмы складаюцца. Псіхолог, дэфектолаг, інструктар лясчэбнай фізкультуры, а таксама спецыялісты медыцынскага блока менавіта

які агульную лінію барацьбы за здароўе дзіцяці. Кожны квартал праводзяцца маніторынгі па захвальнасці, даюцца справаздачы кіраўніцтвам.

Каб дасягнуць пэўных вынікаў у барацьбе з дзіцячымі захворваннямі, стараецца медыцынскі блок санаторнага садочка — спецыялісты фізіяпрацэдуернага, масажнага кабінетаў, урач-педыятр. Закупленыя чатыры інгалятары, апарат УФО для санацыі насаглоткі, ёсць магніт, паток для электрафарэзу, ультрадук. Медыкі з садка самі звадваюць для дзіцяці лясчэбныя травы, робяць фітатэй, раствар для санацыі поласці рота, адвары з эўкаліпту, кіслародныя катэры. У час успышкі інфекцыйных захворванняў носкі малым мажуч спецыяльнымі супрацьпрастуднымі мазамі, прамываюць лясчэбнымі травамі.

Два разы на год усіх дзіцяці садка чакае ў сваім кабінэце масажны спецыяліст. У астатні час дзверы гэтага кабінета адчынены для тых дашкалят, каму такую працэдурю рэкамендаваў урач.

Як вядома, хваробу лягчэй перададзіць, чым потым лячыць. Дык воць з дапамогай лясчэбнай фізкультуры інструктар змагаецца з дзіцячымі захворваннямі. Створана аздараўленчая група прафілактычнай накіраванасці «Нехварэякі». Іншы раз падчас заняткаў у такой групе інструктар выкарыстоўвае ароматэрапію (эразумель, калі для малых гэта не шкодна, бо ў садку шмат дзіцячэй-астматыкаў). У спартыўнай зале ёсць беговая дарожка, сільваы тэнажоры, батуты і іншыя спартыўны інвентар.

Каб забяспечыць малага яшчэ і вітамінамі, стараецца дыет-сестра. З-за таго, што ў садку шмат дзіцячэй-алергікаў, на яе ўскладаецца асабліва вялікая роля.

— Былае, глядзіш у лістак здароўя дзіцяці, а яму, алергіку, акрамя вады, здаецца, нічога нельга, — расказвае Наталія Балюска. — Як накарміць такога малаго? Але мы стараемся.

Калі якая-небудзь трава не карыстаецца асабліва папулярнасцю ў выхаванцаў, яе змяняюць на іншую. Увогуле, харчаванню ў 463-м садку надаюць асаблівае ўвагу. З дапамогай садавіны і гародніны, вітамінаў і сокаў, на якія багаты рэцэптам дашкольніка, стараюцца падняць імунітэт дзіцяці, бо, як вядома, наша самаадчуванне ў першую чаргу залежыць ад харчавання.

Каб дасягнуць пэўных вынікаў у барацьбе з дзіцячымі захворваннямі, стараецца медыцынскі блок санаторнага садочка — спецыялісты фізіяпрацэдуернага, масажнага кабінетаў, урач-педыятр. Закупленыя чатыры інгалятары, апарат УФО для санацыі насаглоткі, ёсць магніт, паток для электрафарэзу, ультрадук. Медыкі з садка самі звадваюць для дзіцяці лясчэбныя травы, робяць фітатэй, раствар для санацыі поласці рота, адвары з эўкаліпту, кіслародныя катэры. У час успышкі інфекцыйных захворванняў носкі малым мажуч спецыяльнымі супрацьпрастуднымі мазамі, прамываюць лясчэбнымі травамі.

Два разы на год усіх дзіцяці садка чакае ў сваім кабінэце масажны спецыяліст. У астатні час дзверы гэтага кабінета адчынены для тых дашкалят, каму такую працэдурю рэкамендаваў урач.

Як вядома, хваробу лягчэй перададзіць, чым потым лячыць. Дык воць з дапамогай лясчэбнай фізкультуры інструктар змагаецца з дзіцячымі захворваннямі. Створана аздараўленчая група прафілактычнай накіраванасці «Нехварэякі». Іншы раз падчас заняткаў у такой групе інструктар выкарыстоўвае ароматэрапію (эразумель, калі для малых гэта не шкодна, бо ў садку шмат дзіцячэй-астматыкаў). У спартыўнай зале ёсць беговая дарожка, сільваы тэнажоры, батуты і іншыя спартыўны інвентар.

Каб забяспечыць малага яшчэ і вітамінамі, стараецца дыет-сестра. З-за таго, што ў садку шмат дзіцячэй-алергікаў, на яе ўскладаецца асабліва вялікая роля.

— Былае, глядзіш у лістак здароўя дзіцяці, а яму, алергіку, акрамя вады, здаецца, нічога нельга, — расказвае Наталія Балюска. — Як накарміць такога малаго? Але мы стараемся.

Калі якая-небудзь трава не карыстаецца асабліва папулярнасцю ў выхаванцаў, яе змяняюць на іншую. Увогуле, харчаванню ў 463-м садку надаюць асаблівае ўвагу. З дапамогай садавіны і гародніны, вітамінаў і сокаў, на якія багаты рэцэптам дашкольніка, стараюцца падняць імунітэт дзіцяці, бо, як вядома, наша самаадчуванне ў першую чаргу залежыць ад харчавання.

Каб забяспечыць малага яшчэ і вітамінамі, стараецца дыет-сестра. З-за таго, што ў садку шмат дзіцячэй-алергікаў, на яе ўскладаецца асабліва вялікая роля.

— Былае, глядзіш у лістак здароўя дзіцяці, а яму, алергіку, акрамя вады, здаецца, нічога нельга, — расказвае Наталія Балюска. — Як накарміць такога малаго? Але мы стараемся.

Калі якая-небудзь трава не карыстаецца асабліва папулярнасцю ў выхаванцаў, яе змяняюць на іншую. Увогуле, харчаванню ў 463-м садку надаюць асаблівае ўвагу. З дапамогай садавіны і гародніны, вітамінаў і сокаў, на якія багаты рэцэптам дашкольніка, стараюцца падняць імунітэт дзіцяці, бо, як вядома, наша самаадчуванне ў першую чаргу залежыць ад харчавання.



Не хварэй вочка, не хварэй другое

Ужо калі 30 гадоў функцыю садок № 353, куды прымаюцца дзеці сільня, якія слаба бачаць, з касавоасцю, амбліяпіяй розных ступеняў, іншымі цяжкімі захворваннямі вачэй. Тут, у спецыяльнай дашкольнай установе, праводзіцца абследаванне, дзе правяраецца назначаная карэжыя, якая ці змяняецца, ці застаецца такою, як была. Складаецца план лясчэбны і спецыялісты пачынаюць працаваць.

Сёлета 157 дзіцяці выхоўваліся і лячыліся ў гэтай дашкольнай установе. Амаль 52 працэнт з іх пастанулі дзіцячы садок са зрокам 1,0, хоць большасць з іх пастанулі са зрокам 0,1.

Далей гэтыя дзеці, у асноўным, ідуць вучыцца ў агульнаадукацыйныя школы, паступаюць у гімназіі. Сёлета толькі 6 малых (з названых 157) пайшлі ў спецыяльныя школы. Гэта татальна сільня дзеці.

Штодзень, з 7 раніцы, над кожным выхаванцам шчыруюць працэдурныя медыствы. Асноўнае, апаратнае лясчэбне дзіця атрымлівае да 10 гадзін раніцы. Два разы на месяц малых глядае садаўскі ўрач-афтальмолаг, які назначае новае ці пацверджае ўжо назначанае лясчэбне. У садку працуе 32 спецыяльныя апараты, дзюкуючы ім у дзіцячэй ісці магчымасць паправіцца.

Пасля апаратнага лясчэбнага пачынаецца звычайна адукацыйны дзень. Але вучаць малаго новаму ў спецыяльным садку толькі з дапамогай асаблівага дэманстрацыйнага матэрыялу, які падмацаваўца ў залежнасці ад дыягназу дзіцяці. Камусьці для лепшага бачання патрэбны вялікія малюнкi на цёмным фоне, іншыя — наадварот. Увесь матэрыял адкатураваны, кніжкі не змяшчаюць стылізаваных малюнкаў. Гэта значыць, калі размова ідзе пра зайчыка ці

ры са упакоўкі... зваліліся. Што тут было, складана прадаць нармальнымі словамі... Але я мунжа не ўтрымаў. Можна, па той прычыне, што ставіўся да ўсёго, як да гульні. Да абеду Васіль Патровіч ужо не злаваяўся на мяне. Нават разгаварываўся. Аказалася, што ён таксама пачынаў працоўную біяграфію звычайным грузчыкам. Завялося трохі распусціцца пра сябе. Напрыклад, што я скончыў сярэднюю школу і нікуды не паступіў. Ужо чатыры гады працую грузчыкам. Здымаю кватэру, ёсць жонка і маленькія дзеці. Трэба забяспечваць сямя ў, тэрмінова патрэбна праца. Відэа, жанчыну вельмі ўраза і гэта гісторыя, яна адразу прыняла мяне на працу. Ура, я атрымаў тое, што хацеў! Праўда, якім коштам...

Праца. Першы дзень — зарплата ў нас вялікая — крыху больш за адзін мільён у месяц. Таму і працаваць будзеце па 12 гадзін: з 9 да 21 гадзіны, — кажаў мне мой новы шэф, загадчык склада Васіль Патровіч. — Тры дні працуюце — тры выхадныя. Першы дзень, пакуль асвоіцеся, без выхадных. У нас — сістэма штрафаў: за спазненне на працу, за сыход раней часу, за сон у працоўны час, за неахайны выгляд, за ўжыванне алкаголю і за многае іншае, — скончыў ён. — Так што рэкамендуем вам звязвацца з выпіўкай. А за крадзяжы, дарчы, мы адразу звольняем. Так што будзьце асцярожныя, калі не хочаце страціць рабочае месца. Калі нешта будзе незразумела, то звяртайтесь.

Раней мне здавалася, што работа грузчыка — гэта бяспрэснае выкананне ўказаў кіраўніка. Прынясі, аднясі, перакадзі... Так яно і атрымалася. Ад мяне патрабавалася строгае выкананне ўказаў Васіля Патровіча. Для пачатку трэба было пераставіць упакоўкі з сокам у іншае месца. Здавалася, што тут няма нічога складанага. Я выканав усё тое, што ад мяне патрабавалася. Але калі Патровіч мяне звольняў, чым па сваёй асноўнай спецыяльнасці. Трэба было неяк забяспечваць сваю сям'ю, воць і працаваў. Не так даўно ад нас пайшоў малады хлопец, уладкаваўся ў іншую краму. Ён па адукацыі медык, скончыў інстытут. Спачатку працаваў па асноўнай спецыяльнасці, але ў яго не вытрымалі нервы бачыць усё трымаў, раны. Вось і прыйшоў працаваць грузчыкам. Часта прыходзіць уладкоўвацца на працу студэнты. Але, як правіла, яны не доўга трымаюцца, амаль адразу ж сыходзяць. Цяжка працаваць 12 гадзін у суткі, — распыае Васіль Патровіч.

А працаваць насамрэч цяжка. У першы ж дзень мне давалося насіць мяшкі з... цукрам. Уяўляеце, як мне было. Не скажу, што такі ўжо слаба хлопец. Але павярце, калі даводзіцца перанесці не адзін

мышку, то мал

ПАНЯДЗЕЛАК, 4 ЖНІЎНЯ

5.30 «Мастаки, скульптары, паэты». Шагал. Мастак з перавернутой галавой.
 6.20, 7.05, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь».
 6.45, 7.45, 18.50, 0.30 Зона Х.
 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.
 7.30, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё.
 8.30 «Водны свет».
 9.05, 19.55 **Серыял «Штрафбат».**
 10.00, 16.55 **Серыял «Родныя людзі».**
 10.55, 17.50 **Серыял «Сэрцу не загадаеш».**
 12.10 **Камедыя «Пан».**
 14.05 «Нябачны фронт».
 14.30 Meta Vene.
 14.30, 19.20 Навіны рэгіёна.
 15.30 Культурныя людзі.
 16.05 Эдароўе.
 16.30 Час спорту.
 19.35 Час кіно.
 21.00 Панарама.
 21.45, 0.35 **Серыял «Часткі цела».**
 22.45 **Баявік «Партнёры ў дзеянні».**
 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.50, 3.00, 5.00 Нашы навіны.
 6.05 «Наша раніца».
 9.05 Контур.
 10.10 «Жарт за жартам».
 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 0.05, 3.20 Навіны спорту.
 11.10 «Модны прыгавор».
 12.00 «Малахуў».
 13.10 **Серыял «Не нарадзіся прыгожай».**
 14.05 «Кантрольная закупка».
 14.40 «Фрэд — пячорны чалавек».
 15.05 «Чорны крумкач».
 15.05 «Агонь кахання».
 15.05 «Агонь кахання».
 17.10 «Зладзеі ў кіно».
 18.20 **Серыял «Хто ў доме гаспадар?».**
 18.55 Чакай мяне.
 20.00 Час.
 21.05 «Алімпійскія іерогліфы».
 21.40 **Серыял «Нянавісць».**
 22.45 **Серыял «Дзевяць жыццяў Нестара Махно».**
 0.10 «Злачынствы стагоддзя».
 0.40 Футбол. Чэмпіянат Бразіліі. Сан Паўла — Васка да Гама.
 2.40 «Голья і смешыня».
 3.30—5.00 **Прафілактыка.**
 5.05 «Няхай гавораць».

СЕРАДА, 6 ЖНІЎНЯ


10.00 У гэты дзень.
 10.05, 16.55 Гадзіна суда.
 10.50, 23.10 «Нішчы».
 11.20, 17.50 **Серыял «Жанчына з водарам кавы».**
 12.25 «Лабрынты: пра што спяваюць аргані».
 12.55 «Тэатр. Выбранае...».
 13.20 Спорт-кадр.
 13.50 **Серыял «Доўгая дарога ў дзюнах».**
 14.00 «Далёкія сваякі».
 15.10 Гаспадар.
 15.40 Невытлумачальна, але факт.
 16.30 Смачна з Барысам Бурдой.
 18.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. БАТЭ (Беларусь) — Андерлехт (Бельгія).
 20.55 Калыханка.
 21.05 Экспедыцыя.
 21.20 **Серыял «Цыган».**
 21.45 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
 15.25, 0.40 **Серыял «Клініка».**
 19.30 «Вароты на Усход».
 21.00 Панарама.
 21.45, 1.05 **Серыял «Часткі цела».**
 22.50 **Трылер «Двадушнасць».**
 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.50, 3.00, 5.00 Нашы навіны.
 6.05 «Наша раніца».
 9.05, 18.55 «Таццянін дзень».
 10.00 **Серыял «Мая цудоўная нянька».**
 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 0.05, 3.20 Навіны спорту.
 11.10 «Модны прыгавор».
 12.00 «Малахуў».
 13.10 **Серыял «Не нарадзіся прыгожай».**
 14.05 «Кантрольная закупка».
 14.40 «Фрэд — пячорны чалавек».
 15.05 «Чорны крумкач».
 15.05 «Агонь кахання».
 17.10, 5.05 «Няхай гавораць».
 18.20 **Серыял «Хто ў доме гаспадар?».**
 20.00 Час.
 21.05 «Алімпійскія іерогліфы».
 21.40 **Серыял «Нянавісць».**
 22.45 **Серыял «Дзевяць жыццяў Нестара Махно».**
 0.10 **Камедыя «Паліцэйская акадэмія 5: заданне — Мамі Біч».**
 1.40 **Маст. фільм «Сляпяныя злісці».**
 3.25 «Хлапчукі і дзятчаты».
 4.15 «Найгоршы тыдзень у маім жыцці».
 10.00 У гэты дзень.
 10.05, 16.55 Гадзіна суда.
 11.20, 17.50 **Серыял «Жанчына з водарам кавы».**
 12.25 «Лабрынты: пра што спяваюць аргані».
 12.55 «Тэатр. Выбранае...».
 13.20 Спорт-кадр.
 13.50 **Серыял «Доўгая дарога ў дзюнах».**
 14.00 «Далёкія сваякі».
 15.10 Гаспадар.
 15.40 Невытлумачальна, але факт.
 16.30 Смачна з Барысам Бурдой.
 18.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. БАТЭ (Беларусь) — Андерлехт (Бельгія).
 20.55 Калыханка.
 21.05 Экспедыцыя.
 21.20 **Серыял «Цыган».**
 21.45 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
 15.25, 0.40 **Серыял «Клініка».**
 19.30 «Вароты на Усход».
 21.00 Панарама.
 21.45, 1.05 **Серыял «Часткі цела».**
 22.50 **Трылер «Двадушнасць».**
 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
 6.10, 17.20 «Міншчына».
 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
 8.50, 20.25 «Салдаты. Дамбэльскі альбом».
 9.50 «Дарагая перадача».
 10.00 «Рэпарцёр СТБ».
 10.40 «Далёкія сваякі».
 11.00 «Жыццё працягваецца».
 11.50, 18.25 «Трое супраць усіх».
 12.40 «Надзвычайныя гісторыі».
 13.50 «Рэтраманія».
 14.50 «Студэнты 2».
 15.40 «Прыватныя гісторыі».
 16.50 «Трое зверху».
 17.30 «Званая вясцера».
 20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
 20.10 «Добры вечар, малы».
 23.00 «Скардзіцца дазволена».
 23.20 «Уцёкі».
 0.10 «Закон і крымінал».
 0.15 «Датэктывуны гісторыі».
 1.05 «Сакрэтныя матэрыялы».
 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Навіны Садружнасці.
 5.05, 6.05, 7.05, 1.10, 2.35 Садружнасць ліве.
 5.30 Дак. серыял «Вяселлі на мільён долараў».
 6.20 «Удачная папукка».
 6.40 «Цік-так».
 7.30 «Агульны інтарэс».
 8.05, 1.35 Дак. серыял «Зроблена з размахаў».
 9.05 «Ведаем рускую».
 10.05 **Маст. фільм «Цыркун за ачагом».**
 12.05, 23.30 **Маст. фільм «На перавале не страляць».**
 14.05 Мультисерыял «Блізняты Крамп».
 14.30 **Серыял «ОБЖ».**
 15.20, 23.25 «Студыя 60х90».
 15.25 «Планеты VISION прадстаўляе...».
 16.05 «Гадзіна суда. Справы сямейныя».
 17.05 **Серыял «Кяханне як каханне».**
 18.00 **Серыял «Сяброўка Восеня».**
 19.30 «Дзень пасла».
 21.20 **Серыял «Рыэлтар».**
 22.30 «Кома».
 7.00 «Навіны кіно».
 7.10, 10.55, 21.10, 23.35 «Метаэпрагноз».
 7.15 **Маст. фільм «Выхаванне жорсткасці ў жанчыні і сабак».**
 9.00 «К-відза для дзяцей».
 9.50 **Серыял «Шпіёнка».**
 11.00 **Маст. фільм «Крымінальны талент».**
 13.20 «Дзённы тэлечат».
 16.30 Мультипарад.
 16.50 **Маст. фільм «Прыгоды Электроніка».**
 18.00 **Серыял «Таямнічае возера».**
 19.00 «Хіт-парад тэлечата».
 19.30 **Серыял «Расія маладая».**
 20.50 «Вечарніца».
 21.05 Інфармбюро «Міжнародна».
 22.50 **Вячэрні серыял.**
 7.00 «Добрай раніцы, Расія!».
 9.15, 19.25 **Серыял «Неадкладная дапамога-2».**
 10.05, 20.25 **Серыял «Справа гонару».**
 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 **Весткі.**
 11.20 **Маст. фільм «Дні хірурга Мішкіна».**
 12.30 Мультифільмы.
 12.55 **Серыял «Зацьменне».**
 13.50, 16.50, 18.50, 23.00 **Навіны—Беларусь.**
 14.20 «Кулагін і партнёры».
 14.50 «Гаворым без памылка».
 15.05 **Серыял «Рамэо і Джульета».**
 16.00 Суд ідзе.
 17.30 «Хто там...».
 18.00 «Жанчына без мінулага».
 21.25 **Серыял «Кобра. Антытэрор».**
 22.25 «Кулагін і партнёры».
 23.30 «Весткі».
 23.30 «Заскаржаны Герой Савецкага Саюза».
 7.00 «Добрай раніцы, Расія!».
 10.00, 17.30, 1.30 «Гонка за шчасцем».
 10.45, 20.30, 3.45 «Жанчына без мінулага».
 11.30 «Зорныя гады «Ленфільма»».
 12.10, 21.15, 4.30 **Серыял «Баязет».**
 13.00, 16.00, 19.00, 3.00 **Весткі.**
 13.20 **Весткі—Масква.**
 13.35 **Камедыя «Джэк Васмьёркін — амерыканец».**
 14.40 «Экспедыцыя «Чыж»».
 15.05 **Серыял «Рамэо і Джульета».**
 16.00 Суд ідзе.
 17.30 «Хто там...».
 18.00 «Жанчына без мінулага».
 21.25 **Серыял «Кобра. Антытэрор».**
 22.25 «Кулагін і партнёры».
 23.30 «Весткі».
 23.30 «Заскаржаны Герой Савецкага Саюза».

23.30 «Халхін-Гол. Невядомае вайна».

7.00 «Добрай раніцы, Расія!».
 10.00, 17.30, 1.30 «Гонка за шчасцем».
 10.45, 20.30, 3.45 «Жанчына без мінулага».
 11.30 «Зорныя гады «Ленфільма»».
 12.10, 21.15, 4.30 **Серыял «Баязет».**
 13.00, 16.00, 19.00, 3.00 **Весткі.**
 13.20 **Весткі—Масква.**
 13.35 **Маст. фільм «Дзятчаты са швейнай машынай».**
 15.05 **Навіны культуры.**
 15.30, 6.20 «Рускі стыль».
 16.30 **Весткі—Маскоўская вобласць.**
 16.45, 2.15 **Серыял «Дарослыя гульні».**
 18.15 «Смяротная гульня Маякоўскай».
 8.00, 10.45, 12.05, 14.30, 15.00, 17.45, 20.00, 0.45, 2.20, 3.15 **Маст. фільм.**
 9.30 «Доказаны віны».
 21.15, 4.30 **Серыял «Баязет».**
 22.00, 5.30 «Гарадок».
 22.50 **Весткі—Санкт-Пецярбург.**
 23.05 «Фрыдрых Эрмлер перад судом часу».
 23.50, 5.15 «Весткі+».
 0.05 «Фабрыка памяці: бібліятэка свету».
 0.35 «Піраты XX стагоддзя. Яарменка — Нігматуліна».
 1.20, 6.50 **Весткі—спорт.**
 6.00 «Сёння раніцай».
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння.
 8.05 «Праграма Максімум».
 10.20 «Кулінарныя падынак».
 11.20 «Кватэрнае пытанне».
 12.10 «Следства влі...».
 7.00 «Добрай раніцы, Расія!».
 9.05 «Сам сабе рэжысёр».
 10.00 «Сумленны дэтэктыў».
 10.30 «Спецыяльны карэспандант».
 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 **Весткі.**
 11.20 **Маст. фільм «Дзеці як дзеці».**
 12.35 Мультифільмы.
 13.00 **Серыял «Зацьменне».**
 13.50, 16.50, 18.50, 23.00 **Навіны—Беларусь.**
 14.20 «Кулагін і партнёры».
 14.50 «Гаворым без памылка».
 15.05 **Серыял «Рамэо і Джульета».**
 16.00 Суд ідзе.
 17.30 «Рускі стыль».
 18.00 «Жанчына без мінулага».
 19.25 **Серыял «Неадкладная дапамога-2».**
 20.25 «Справа гонару».
 21.25 **Серыял «Кобра. Антытэрор».**
 22.25 «Кулагін і партнёры».
 23.10 «Весткі».

12.10 ФІЛЬМ ДНЯ


«ПАН» (КАМЕДЫЯ, РАСІЯ, 2006 г.)
 У дзень нараджэння сябры падрыхтавалі імянінкі грандыёзны сюрпрыз. А наш герой прыходзіць да выноснаў, што не траніў у мінулае. Мікту нічога не застае, акрамя жэмірцыца, з тым, што адбыраецца ў прымерца на сябе кафтан рускага пана.



Рэжысёр — Віталь Патапай.
У ролях: Павел Майкаў, Іван Борнік, Максім Канавалаў, Ганна Кузіна, Аксана Філаненка.

12.10 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДВАДУШНАСЦЬ» (ТРЫЛЕР, ФРАНЦЫЯ—БЕЛЬГІЯ, 2005 г.)
 Маціся лічы сабе сіратой да таго часу, пакуль не атрымаў паведамленне аб смерці маці. У кабінце юрыста, куды ён прыходзіць у сувязі з завяччаннем, Маціся сустракае свайго брата-блізкаго Тома, аб існаванні якога ён нават не паддаваўся.



Рэжысёр — Гары Клівен.
У ролях: Бенуа Махымель, Наташа Рэнье, Натан Лакруа, Аліўе Гурме, Хана Новак.

22.50 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДВАДУШНАСЦЬ» (ТРЫЛЕР, ФРАНЦЫЯ—БЕЛЬГІЯ, 2005 г.)
 Маціся лічы сабе сіратой да таго часу, пакуль не атрымаў паведамленне аб смерці маці. У кабінце юрыста, куды ён прыходзіць у сувязі з завяччаннем, Маціся сустракае свайго брата-блізкаго Тома, аб існаванні якога ён нават не паддаваўся.



Рэжысёр — Гары Клівен.
У ролях: Бенуа Махымель, Наташа Рэнье, Натан Лакруа, Аліўе Гурме, Хана Новак.

13.25 Серыял «Дарожны патруль».

15.10 «Прафесія — рэпарцёр».
 15.40, 18.25 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
 16.30 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2».**
 19.45 **Серыял «Чалавек вайны».**
 20.55 **Серыял «Я — целаахоўнік. Кілер да юбілею».**
 22.30 **Серыял «Дзень нараджэння Буржуя-2».**
 23.35 **Серыял «Пракляты рай».**
 5.00 Канал «Настрой».
 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 19.30, 23.20 Падзеі.
 7.45, 10.15, 13.45, 16.55, 0.20 Пятроўка, 38.
 7.55, 13.55 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».
 8.00, 10.45, 12.05, 14.30, 15.00, 17.45, 20.00, 0.45, 2.20, 3.15 **Маст. фільм.**
 9.30 «Доказаны віны».
 21.15, 4.30 **Серыял «Баязет».**
 22.00, 5.30 «Гарадок».
 22.50 **Весткі—Санкт-Пецярбург.**
 23.05 «Фрыдрых Эрмлер перад судом часу».
 23.50, 5.15 «Весткі+».
 0.05 «Фабрыка памяці: бібліятэка свету».
 0.35 «Піраты XX стагоддзя. Яарменка — Нігматуліна».
 1.20, 6.50 **Весткі—спорт.**
 9.30 Пляжны валебол.
 10.30 «Ралі Фінляндцы».
 11.00, 18.15 Лёгкае атлетыка.
 13.00, 21.00, 22.00, 1.15 Скачкі на лыжах з трампліна.
 14.30 Валебол.
 16.30 Спартыўная гімнастыка.
 18.00, 20.45, 1.00, 2.15 Алімпійскія навіны.
 23.00 Байцёўскі клуб.
 0.00 Покер.

13.25 Серыял «Дарожны патруль».

15.10 «Прафесія — рэпарцёр».
 15.40, 18.25 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
 16.30 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2».**
 19.45 **Серыял «Чалавек вайны».**
 20.55 **Серыял «Я — целаахоўнік. Кілер да юбілею».**
 22.30 **Серыял «Дзень нараджэння Буржуя-2».**
 23.35 **Серыял «Пракляты рай».**
 5.00 Канал «Настрой».
 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 19.30, 23.20 Падзеі.
 7.45, 10.15, 13.45, 16.55, 0.20 Пятроўка, 38.
 7.55, 13.55 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».
 8.00, 10.45, 12.05, 14.30, 15.00, 17.45, 20.00, 0.45, 2.20, 3.15 **Маст. фільм.**
 9.30 «Доказаны віны».
 21.15, 4.30 **Серыял «Баязет».**
 22.00, 5.30 «Гарадок».
 22.50 **Весткі—Санкт-Пецярбург.**
 23.05 «Фрыдрых Эрмлер перад судом часу».
 23.50, 5.15 «Весткі+».
 0.05 «Фабрыка памяці: бібліятэка свету».
 0.35 «Піраты XX стагоддзя. Яарменка — Нігматуліна».
 1.20, 6.50 **Весткі—спорт.**
 9.30 «Ралі Фінляндцы».
 10.30, 21.15, 1.00 Алімпійскія навіны.
 23.00 Байцёўскі клуб.
 0.05 Покер.

22.50 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДВАДУШНАСЦЬ» (ТРЫЛЕР, ФРАНЦЫЯ—БЕЛЬГІЯ, 2005 г.)
 Маціся лічы сабе сіратой да таго часу, пакуль не атрымаў паведамленне аб смерці маці. У кабінце юрыста, куды ён прыходзіць у сувязі з завяччаннем, Маціся сустракае свайго брата-блізкаго Тома, аб існаванні якога ён нават не паддаваўся.



Рэжысёр — Гары Клівен.
У ролях: Бенуа Махымель, Наташа Рэнье, Натан Лакруа, Аліўе Гурме, Хана Новак.

22.50 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДВАДУШНАСЦЬ» (ТРЫЛЕР, ФРАНЦЫЯ—БЕЛЬГІЯ, 2005 г.)
 Маціся лічы сабе сіратой да таго часу, пакуль не атрымаў паведамленне аб смерці маці. У кабінце юрыста, куды ён прыходзіць у сувязі з завяччаннем, Маціся сустракае свайго брата-блізкаго Тома, аб існаванні якога ён нават не паддаваўся.



Рэжысёр — Гары Клівен.
У ролях: Бенуа Махымель, Наташа Рэнье, Натан Лакруа, Аліўе Гурме, Хана Новак.

АЎТОРАК, 5 ЖНІЎНЯ

5.25 **Серыял «Сышчык Пуцін».**
 6.20, 7.05, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь».
 6.45, 7.45, 18.50, 0.45 Зона Х.
 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.
 7.30, 8.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
 8.35 Час спорту.
 9.05, 19.55 **Серыял «Штрафбат».**
 10.05, 17.00 **Серыял «Родныя людзі».**
 10.55, 17.50 **Серыял «Сэрцу не загадаеш».**
 12.15 **Маст. фільм «Той самы Мюнхгаўзен».**
 13.40 Час кіно.
 14.10 Гадзіна суда. Справы сямейныя.
 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
 15.25, 0.50 **Серыял «Клініка».**
 15.50 **Меладрама «Чацвёртая група».**
 19.30 **Сфера інтарэсаў.**
 21.00 Панарама.
 21.45, 1.15 **Серыял «Часткі цела».**
 22.45 **Камедыя «Калгас-Інтэртэйнімент».**
 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
 6.10, 17.20 «Міншчына».
 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою».
 8.30 «Наша справа».
 8.40 «Ваенная тайна».
 9.30 «Лінія лёсу».
 10.00 «Сталічны футбол».
 10.40 «Далёкія сваякі».
 11.00 «Жыццё працягваецца».
 11.50, 18.25 «Трое супраць усіх».
 12.40 «Гучная справа».
 13.50 «Прафесійны бокс».
 14.45 «Студэнты 2».
 15.40 «Чуткі. Скандалы. Сенсасці. Расследаванні».
 16.50 «Трое зверху».
 17.30 «Званая вясцера».
 20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
 20.10 «Добры вечар, малы».
 20.25 «Альбом».
 21.35 «Аўтапанарама».
 22.00 «Рэпарцёр СТБ».
 23.00 «Рэпарцёрскія гісторыі».
 23.25 «Уцёкі».
 0.15 «Закон і крымінал».
 0.20 «Надзвычайныя гісторыі».
 1.10 «Сакрэтныя матэрыялы».
 1.10 «Сакрэтныя матэрыялы».
 11.20 **Маст. фільм «Дні хірурга Мішкіна».**
 12.35 Мультифільмы.
 13.00 **Серыял «Зацьменне».**
 13.50, 16.50, 18.50, 23.00 **Навіны—Беларусь.**
 14.20 «Кулагін і партнёры».
 14.50 «Гаворым без памылка».
 15.05 **Серыял «Рамэо і Джульета».**
 16.00 Суд ідзе.
 17.30 «Рускі стыль».
 18.00 «Жанчына без мінулага».
 19.25 **Серыял «Неадкладная дапамога-2».**
 20.25 «Справа гонару».

ПЯТНІЦА, 8 ЖНІЎНЯ

5.30 Дак. фільм «Агры Русо. Падарожжа ў джунглі ўяўлення».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05, 3.00 Навыны.

НЯДЗЕЛА, 10 ЖНІЎНЯ

6.20 Камедыя «Чароўная ідытка».

7.00 «Нядзельная раница».

5.00 Пекин-2008. Плаванне. Фіналы.

5.05, 6.05, 7.05, 1.10, 2.35 Садружнасць live.

7.00, 10.50 «Навіны кіно».

21.40 ФІЛЬМ ДНЯ

7.00 Добрая раница, Расія!

7.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Весткі.

7.00, 11.00, 14.00, 19.00 Весткі.

13.30 Серыял «Спецгрупа».

7.00 «Добрая раница, Расія!».

21.40 ФІЛЬМ ДНЯ

7.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Весткі.

7.00, 11.00, 14.00, 19.00 Весткі.

13.30 Серыял «Спецгрупа».

7.00 «Добрая раница, Расія!».

21.40 ФІЛЬМ ДНЯ

7.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Весткі.

7.00, 11.00, 14.00, 19.00 Весткі.

СУБОТА, 9 ЖНІЎНЯ

6.05 «Еўрапейскае фаўна».

7.00 «Суботняя раница».

21.40 ФІЛЬМ ДНЯ

7.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Весткі.

7.00, 11.00, 14.00, 19.00 Весткі.

СУБОТА, 9 ЖНІЎНЯ

6.05 «Еўрапейскае фаўна».

7.00 «Суботняя раница».

21.40 ФІЛЬМ ДНЯ

7.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Весткі.

7.00, 11.00, 14.00, 19.00 Весткі.

СУБОТА, 9 ЖНІЎНЯ

6.05 «Еўрапейскае фаўна».

7.00 «Суботняя раница».

21.40 ФІЛЬМ ДНЯ

7.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Весткі.

7.00, 11.00, 14.00, 19.00 Весткі.

СУБОТА, 9 ЖНІЎНЯ

6.05 «Еўрапейскае фаўна».

7.00 «Суботняя раница».

21.40 ФІЛЬМ ДНЯ

7.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Весткі.

7.00, 11.00, 14.00, 19.00 Весткі.